



Прэзідэнт Беларусі 20 верасня прыме ўдзел у «Дажынках-2008»

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка сёння прыме ўдзел у рэспубліканскім фестывалі-кірмашы працаўнікоў вёскі «Дажынках-2008» у Оршы. Па традыцыі кіраўнік дзяржавы ўзнагародзіць пераможцаў рэспубліканскага спаборніцтва па ўборцы ўраджаю збожжавых, зернебабовых культур і нарыхтоўцы травяных кармоў. Прэзідэнт таксама азнаёміцца з сацыяльна-эканамічным развіццём Віцебскай вобласці і Аршанскага раёна.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А


Родная газета на роднай мове



20 ВЕРАСНЯ 2008 г.
СУБОТА
№ 178
(26291)

Кошт 500 рублёў

ВЫДАЁЦЦА з 9 жніўня 1917 г.



ДЗЯКУЙ, ХЛЕБНАЯ ГВАРДЫЯ КРАЊЫ!

Бярозаўскі раён сёлета на выніках жніва на Брэстчыне — у лідарах. Старшыня райвыканка Юрый Наркевіч пералічвае складовыя аграрнага поспеху: «Вялікую ўвагу надавалі захаванню правільна агра-тэхнікі. Любы аграном ведае, як важна не парушыць тэхналогію з самага пачатку, з моманту падрыхтоўкі глебы і сяўбы. Не заўсёды гэтага ўдаецца прытрымлівацца як па аб'ектывных, так і па суб'ектывных прычынах, але апошнім часам агра-тэхніку разглядаем як стратэгічны накірунак. Большасць палёў засяялі элітным насеннем, расліны атрымалі поўны комплекс арганічнай і мінеральнай падкормкі. Ну і прырода паспрыяла».

ДОБРАГА ПРАЦАЎНІКА І ТЭХНІКА НЕ ПАДВОДЗІЦЬ

Мінулыя гады мы значна цярпелі ад засухі, а цяпер вільгаці было дастаткова. А за ўборку трыба сказаць асобнае «дзякуй» механізатарам, брыгадзірам, інжынернай службе — усё стараліся як мага меней дапусціць страту. Адгэтай ролі і той факт, што гаспадаркі на большую палову абнавілі камбайнавы парк. У выніку раённым караваям пацягнулі сёлета амаль на 54 тысячы тон. Дня параўнання — летась сабралі 54 тысячы. Такім чынам, прыбыток атрымалі сапраўды роковым.

Добрага слова заслужылі піяральны гаспадаркі раёна. Найбольш прыбыткі па валавым зборы збожжа дабіліся СВК «Бярозаўскае», «Віцеб», урадлівасць найлепшую атрымалі ў «Спораўскім» і «Песках». А сельгаспрадпрыемства «Нарутавічы» стала адным з лепшых у раёне і ў справе павелічэння валавога збору збожжа, і ў прыбытку ўраджайнасці. Дырэктар СВК «Нарутавічы» Мікалай Вайтуховіч на пытанне, хто ў гаспадарцы самыя добрыя працаўнікі, адказаў:

— А ў нас дзюны няма. Сёлета сабралі 11 тысяч тон збожжа, атрымалі збытку на 46 цэнтраў за кожнага гектара. На такі ўраджай працавалі ўсе, і ўсе пры падвядзенні вынікаў заслугоўваюць павагі і пашаны. Але спаборніцтва ёсць спаборніцтва, і некаторыя ўсё ж аказаліся лепшымі. Мы ганарымся, што з гаспадаркі п'яччэ чалавек запрошана на рэспубліканскі фестываль-кірмаш працаўнікоў вёскі. Гэта галоўны інжынер сельгаспрадпрыемства вытворчага кааператыва Андрэй Амелянюк, вадзіцель Віктар Гаварко, Генадзь Ручы, Ігар Углініца і наш перадавік — камбайнер Андрэй Каспярыч.

У апошні дзень перад ад'ездам на «Дажынка» да «героя жніва» ўдалося дазваніцца толькі калі дзесяці вечара:

— Думала, што вы ўсю рытуэцыю, прасуеце кашчом, напрыклад, пакуеце рочы. А вас дамоў цяма.

— Я ў полі быў да вас і паловы гадзін, сяўба ж зараз. Пакуль машыну паставіш, пакуль дахаты прыедзеш — цяма.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

ШТОГОД НОВЫ ПРЫЗ, альбо Як атрымаць дарагі падарунак ад дзяржавы да дня нараджэння?

Камбайнер СВК «Купалаўскі» Аршанскага раёна Уладзімір Жалызоўскі на леташнім «Дажынках» атрымаў ад дзяржавы за добрую працу ў падарунак хатні кінатэатр. У 2006-м — маразільнік. Сёлета за яшчэ лепшы паказчык «свеціць» яму персанальнае аўто. Дарэчы, дзень нараджэння ў камбайнера-перадавіка 21 верасня, у нядзелю. Спуюнціца яму 30 гадоў. Такім чынам агіньяне святла хлеларобай «Дажынка» супадае з сабытным агіньяне юбілеем.

— Не, машыны ў мяне якраз і няма, — кажа Уладзімір Міхайлавіч. — Зразумела, вадзіць умею, я ж камбайнер. Быў у мяне калісьці аўтамабіль.

— У чым сакрэт вашай узорнай работы?

— Ніякіх сакрэтаў. Працаваў, як і ўсе. З 5—6 гадзін раніцы і да, як кажуць, зорнага неба. У гадзіну ночы дадому вяртаўся. Цяжка, безумоўна, заўсёды ў пачатку. А потым — нічога, уцягваецца. Хутка прывык да такога рэжыму. У памочніках сёлета быў мой аднакласнік Сяргей Жолудзевіч. Разам на камбайне «КЗС-10» намалалі больш за 1,6 тысячы тон збожжа. Камбайну нашаму тры гады, але функцыянуе добра. А ўсяго ў нас у гаспадарцы больш як дзесяць камбайнаў на жніве працавалі. Старшыня ў нас добры — Уладзімір Кавалёў. На пасадзе ён, калі не памылкова, тры год. З ім прыёмна працаваць — чалавек дзелавы.

Жыве наш герой недалёка ад Оршы — у вёсцы Зубава, якая мае статус аграгарадка. А нарадзіўся ў Ляўках. Жыве з жонкай і сынам у доме, што выдзеліла гаспадарка. Трымаюць скаціну — два быкі, двое парасят...

Жонка Святлана працуе ў дзіцячым садку. Сыну Ігару 13 гадоў. Магчыма, хлелец праз некалькі гадоў стане праслаўленым хакеістам. Не толькі марыць пра гэта, а ўжо шмат чаго зрабіў. У ягонай пакуль што невялікай спартыўнай біяграфіі ўжо ёсць перамогі — юныя хакеісты з Зубава блізка выступалі на турніры «Залатая шаўка».

Доўгіх гадоў бацькам працавала хлеларобай. Бацька працуе вадзіцелем — возіць аграном. Маці — загадчыца дашкольнай установы. Малодшая сестра камбайнера — медсястра ў райцэнтры.

У вольны час Уладзімір любіць хадзіць па грыбы ды ягады. Член БРСМ. Чалавек ён сіцпы і працавіты. Дзякуючы такім работнікам і жыве вёска, з кожным годам збіраецца ўсё больш збожжа. Якія б і былі разумныя сучасныя камбайны і іншая тэхніка, галоўнае, каб былі камбайнеры з вялікай лятары.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЛЕПШАЯ КАМБАЙНЕРУ МАГІЛЁўСКАЙ ВОБЛАСЦІ НА ПЕРШЫМ ПРЫЗЕ

Усё свядомае працоўнае жыццё, а гэта без малаго 21 гадоў, 42-гадова механізатар адрацаваў на гэтым самым пагурычкі. Як прыйшоў з арміі ў гаспадарку, так штодня і штогод — кармы, сена, салома, пясоч, гной, а сёння сілас... Да гэтага года ніякага дачынення да жніва, яго праблем і радасцяў Анатоль не меў.

Аднак так атрымалася, што гаспадарка прыдбала магутны камбайн «Нью-Холанд». Як гаворыць Анатоль, амаль што «монстр» з камп'ютарным кіраваннем і з 9-метровай жніяркай. Гавораць, што такі адзін у краіне. Каштуе гэты камбайн амаль мільён долараў, і адказнасць за такую неверагодна дарагу тэхніку вопытныя камбайнеры на сябе ўзяць не захачелі. А Міначкін рызыкнуў і не праіграў. Яму выпала ўдача.

УЗНАГАРОДА ЗА СМЕЛАСЦЬ

— Было вельмі страшна! — весела ўгадвае пачатак жніва Анатоль. — Я ж, лічы, першым разам сеў за камбайн. Хлеб не ўбіраў. Толькі аднойчы ў юнацтва працаваў памочнікам камбайнера. А тут яшчэ такая машына! Але праз некалькі дзён прыладоўся, і пайшоў адрацніць.

Гавораць, навічак заўсёды шанца. Але на жніве — толькі працавітым і ўпартым. Анатоль асвойваў сучасную ўборачную тэхніку амаль што самастойна. Калегі занятыя, і кароткія кансультацыі маглі даць толькі па тэлефоне. Да аднапарты спачатку ўбіраў расы, і толькі пасля гэтага «Нью-Холанд» пайшоў на пшаніцу, ячмень, трыцкале. На ўсё, што вырастае на палях «Амкадор-Шклоў».

— Разам з распам я намалашу 6 тысяч 876 тон 640 кілаграмаў, — без запінак называе вынік свайго першага і вельмі паспяховага жніва Міначкін. — Можна было болей, але ўсё скончылася. Хоць я яшчэ некалькі тыдняў працаваў бы (смеяцца). А калі сур'ёзна, то ў нашай гаспадарцы сёлета выраб добры ўраджай, і мы ўсе гэтым вельмі задаволеныя.

Гэта пацвярджае і намеснік дырэктара ЗАТ «Амкадор-Шклоў» Сяргей Кадухін. Агільны намалот гаспадаркі — больш за 16 тысяч тон. Ураджайнасць збожжавых — 82 цэнтра за гектара.

— Летас намалот быў меншы, — гаворыць Кадухін. — Лепшых паказчыкаў удалося дасягнуць працай спецыялістаў і механізатараў. Усё свачасова пасяялі, зрабілі падкормкі і ахову раслін, прытрымліваліся тэхналогіі. Ды і мужыкі сёлета спрацавалі выдатна!

Усё 8 камбайнераў гаспадаркі — «тысячнікі» і больш за тое. Трэцяе месца ў вобласці заняў маладзёжны экіпаж з таго ж «Амкадор-Шклоў»: браты Анатоль і Пётр Сіманьковы. Іх і Анатоль Міначкіна ўжо ўшаноўвалі на раённых «Дажынках», цяпер яны адрацавалі ў Оршы.

— Што ж, цікава, з'ездзіць ды паглядзіць, — ківае галавой Міначкін. — Калі вы першы ў Магілёўскай вобласці, то, відаць, на «Дажынках» атрымаеце ў падарунак новенькі аўтамабіль. Будзе першы аўтамабіль у вашым жыцці! — па-белому падыздорсілі суразмоўнікі.

— Ой, дзяўчаткі, а ці ж падарункі — гэта самае галоўнае? Не! Галоўнае, каб здароўе было і лад у сям'і!

Анатоль — ураджэнец шклоўскіх Любінчыц, добры працавік і сіцпы чалавек. Жонка Алена працуе ў школе і завочна заканчвае навучанне ў Магілёўскім дзяржаўным універсітэце. Сын Арцём вучыцца ў 10-м класе і мяркуе абраць для сябе актуальную сёння і ва ўсе часы прафесію будаўніча. Сам я жыве ў невялікай хаце, якая дасталася Анатолу ў спадчыну ад дзяды.

Акратны дамок на вясковай вуліцы пафарбаваны ў радасныя колеры, на вокнах — шклопакеты (дарэчы, першыя ва ўсіх Любінчыц). Брамку ўпрыгожвае памятная кавалка свецкай спадчыны — серп і молат, аздоблены чырвоным і зялёным колерамі. Хатняя гаспадарка Міначкіных невялікая: парся, трысы ды куры. Гордасць гаспадары — сакавітыя грушы зімовага гатунку. І ахоўвае ўсё гэта дабро маладая і прыгожая аўчарка Самсон.

— Я за жніво зарабіў прыстойныя грошы — недзе каля 10 мільёнаў рублёў, — не хавае памеру заробку Анатоль. — Але на сваю тату выдаткоўваць грошы няма сэнсу. Хочацца ў будучым займацца сучаснае і больш камфартабельнае жыццё. А грошы ў нас ёсць каму траціць. Хутка жонка паедзе ў Магілёў на сесію. Сын марыць пра «круты» мабільны тэлефон...

А ён сам ужо мяркуе пра будучую ўборачную кампанію. Ключы ад любімага «Нью Холанд» Анатоль Міначкін заўсёды трымае пры сабе.

— Ну што, сумавай без мяне, прыгажун? — усміхаецца ён, дэманструючы свайго любімага «монстра».

Камбайн цяпер адпачывае на мядзверы, яго яшчэ не паставілі на зімовае захоўванне. А на пыльным жоўтым баку палцама напісана: «Уладзімір За Радзімай!» Напісаў гэта сам Міначкін, калі намалашу 5 тысяч тон збожжа і рушыў працаваць далей.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ. Шклоўскі раён.

ЗАСЛУЖЫЛІ!

Ужо які год СВК «Ляхавіцкі» не здае свае пазіцыі. Сёлета на рэспубліканскім свяце «Дажынках-2008» гаспадарка будзе прадстаўляць Брэстчыну.

Заняць першае месца ў вобласці было няпроста, бо нават у сваім жа раёне моцная канкурэнцыя была з боку сельгаскааператыва «Жарабковічы». І хоць у суседняй зямлі больш высокая балнасіць, пераможцам выйшаў «Ляхавіцкі». Землі ў гаспадарцы не з лепшых — усяго 34 балы ды і каменне даймае, а ўзялі з гектара па 74 цэнтраў. Ды не толькі збожжа родзіць у «Ляхавіцкі». Напрыклад, кукуруза дала зялёнай масы 500 цэнтраў за гектара а бульба за 350 цэнтраў. Надой ад каровы перавалілі за сем тысяч.

Гэтыя паказчыкі гавораць, што гаспадарка — сапраўдны лідар.

Многае залежыць ад калектыву, ад галоўных спецыялістаў. У вывадкава першае месца на вобласці заняў галоўны аграном СВК Іван Вітко.

Адзначу, што І. Вітко і да гэтага ўжо хадзіў у пераможцы. Такое пастанавіта сведчыць, што чалавек на сваім месцы. І гэта адносіцца не толькі да агранома. Усе старшыні камбайнер Аляксандр Юнік са сваім напарнікам Сяргеем Казакевічам выйшлі на вобласці на трыце месца. На сваім камбайне яны зжалі 350 гектараў, а гэта амаль трыць ад пасянага ў гаспадарцы. Для А. Юніка — гэта не вяршыня. У 2007 годзе ён быў першым і атрымаў на дажынках аўтамабіль. Як кажуць, год на год не прыходзіцца, але ў 26-гадовах хлопцаў жыццё наперадзе. Сёлета яны шчыравалі на пераможцы.

«Ляхавіцкі» быў уключаны ў вядомаму групу перспектывных гаспадарак Беларусі, і нават сярэд 60 самых моцных ён знаходзіцца на дзявятым месцы. Хоць у калгас, а затым СВК ніколі вялікага фінансавання ўліцця дзяржава не рабіла: падтрымка была на бэлей за гэта.

Мне даводзілася на СВК «Ляхавіцкі» і яго кіраўніцтва пісаць некалькі разоў і пры кожнай сустрэчы з А. Вітко лавіць сабе на думцы, што ўсё завязана на чалавеку. Якая б эканамічная сістэма ні была — ёй патрэбны гаспадары.

Пасланцоў на дажынку з «Ляхавіцкага» я застаў перад ад'ездам і спытаў у Аляксандра Іванавіча након настрою.

— Што казаць: гуляць — не працаваць, але тры дні ў маім урадце ўжо мнагавата, — усмінуўся ён. Маладыя ж, наадварот — не супраць адпачыць і пасвеціцца.

А чаму б і не — заслужылі!

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

«МЫ — РАЗАМ!»

Той жніўні дзень Аляксандру Краўчанку і Віктору Кавалёву запланіраваў надобна. І не там, што стваряе цудоўнае сонечнае надвор'е, што напярэдадні іні экіпаж намалашу тысяч тон збожжа (да працоўных пераможцаў, механізатары КСУПа ім Валадарскага Кармянскага раёна, прывыклі). А там, што да іх на поле, якраз у абедзены перапынак, завіталі намеснік старшыні райвыканкама, начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Віктар Андрэяў, старшыня райкама прафсаюза работнікаў АПК Людміла Шатлікава, дырэктар гаспадаркі Андрэй Семілетца. А следам за імі сюды прыяцкі незвычайна аўтобус. З шэрамі і плакатам, на якім было напісана: «Мы — разам!». Адтуль у адзін мо-

мант выспалі хлопчыкі і дзяўчкі, вывацены дзіцячага садка. Дашкольнікі адрозніліся па кветках, наладзілі канцэрт...

Гутарым са старшынёй Гомельскай абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу Мікалай Садчанкам, і ён падкрэслівае, што ўпершыню за апошнія гады Гомельшчына сабрала больш як мільён тон збожжа, і да гэтай пакуль што рэкорднай яе мякка дажыць абралася доўга. Аб чым, дарэчы, сведчыць і колькасць экіпажаў-тысячнікаў. Калі да 2004—2006 гадоў іх было па 65—70, то летас ужо 110, а сёлета — у тры разы болей.

Толькі арганізацыя, якую ўзначалі Мікалай Садчанка, выдзеліла на захаванне перадавікоў жніва звыш ста мільёнаў рублёў. А гэтай жа справы займаліся яшчэ і райкама прафсаюза работнікаў АПК і першынцы арганізацыі ў КСУПе і СВК. А ўзяць маральнае стымулы — п'ясы з падзяк і «маланкі», уручыць фотаздымкі, расказы і рэпартажы ва ўсіх сродках масавай інфармацыі, уручыць падарункі, граматы, дыпломы, прывітальныя адрасы...

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

«ЗВЯЗДА» — НАЙЛЕПШАЯ ГАЗЕТА! ЦЯПЕР УСІМ СКАЖУ ПРА ГЭТА!»

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 19 верасня)

...Па дарозе ў Лельчыцы, дзе нас чакала знаёмства з яшчэ адным уладальнікам суперпрыза (на здымку), не маглі не прыльніцца ў славныя Аўтокама, не ўспомніць байку пра каласка, які таксама вельмі хацеў выйграць у нашай латарэі і таму кожны вечар, кожную раніцу кленчы пад абразамі, маліў, каб Бог дапамог... Збрыдзёў нарадзіце Усявышняму (ці як кажуць цяпер, дастаў) — не вытрымаў Бог, зваўся. Скажаў: «Добра, каласок, я табе дапамагу, але ж і ты, пастарайся — падпішыся хоць раз на гэту газету».

(Заканчэнне на 2-й стар.)

Рэпатаж з колаў...

Падпішыцеся на часопіс «Гэтыя Дажынка» Гэ на 2008 год у рэдакцыі па самай выгаднай цені.

Тэлефон рэдакцыі: 209-69-01.

ААТ «Аваншала Уладзіміра Граўцова» УНП 600324015 Лявонія Мікушэвіч № 021400172806 в.б.б. 03.05.2004 да 02.05.2009

Курс замяненні валют, устанавленыя НБ РБ з 20.09.2008 г. (для бн разлікаў)	Курс замяненні валют, устанавленыя НБ РБ з 20.09.2008 г. (для бн разлікаў)	Агенства Уладзіміра Граўцова
1 долар ЗША..... 2 112,00	1 долар ЗША..... 2 112,00	
1 еўра..... 3 001,05	1 еўра..... 3 001,05	
1 лятвійскі літ..... 4 237,99	1 лятвійскі літ..... 4 237,99	
1 літоўскі літ..... 868,53	1 літоўскі літ..... 868,53	
1 чэшская крона..... 125,03	1 чэшская крона..... 125,03	
1 польскі злоты..... 903,92	1 польскі злоты..... 903,92	
1 расійскі рубель..... 82,87	1 расійскі рубель..... 82,87	
1 украінская грыўня..... 420,30	1 украінская грыўня..... 420,30	

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка, га	Начальная цена, бел. руб.	Инфраструктура	Задаток, бел. руб.
1	д. Шепели	623688208601000092	0,1643	5 568 127	электроснабжение, водопровод	550 000
2	д. Буцевичи	623688201101000011	0,1797	6 244 575	электроснабжение, водопровод	620 000
3	д. Казеково	623688203601000086	0,2020	7 928 500	электроснабжение, водопровод	790 000
4	д. Мащичи	6236882061010000108	0,1831	6 520 191	электроснабжение, водопровод, асфальтно-бетонное покрытие	650 000

ISSN 1990 - 763X

Юзуфовский сельский исполнительный комитет Минского района (Продавец) совместно с КУП «Минский областной центр учета недвижимости» ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания жилых домов в Минском районе, в том числе:

Задаток перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Минск, МФО 153001357, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Победителем аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации в сумме 1 148 310 белорусских рублей по каждому лоту. Все участники могут ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности победителя торгов и порядок проведения аукциона оговорены в условиях его проведения. Аукцион состоится 21.10.2008 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 20.10.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 326.

Контактный телефон (8017) 224 61 34. Сайт в интернете: www.rlt.by

КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015

КУП «Минский областной центр учета недвижимости» ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома в д. Котляры Михановичского с/с, площадью 0,2477 га, кадастровый номер 623688203601000184. Начальная цена 33 198 640 бел. руб. Задаток в размере 5 % от начальной цены земельного участка перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Минск, МФО 153001357, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Подробное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 16.08.2008 г. Аукцион состоится 02.10.2008 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 01.10.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 326.

Контактный телефон (8 017) 224 61 34. Наш сайт в интернете: www.rlt.by

КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015

Прэзідэнт Беларусі назначыў А. Шамко намеснікам міністра па надзвычайных сітуацыях
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка назначыў падпалкоўніка ўнутранай службы Аляксандра Шамко намеснікам міністра па надзвычайных сітуацыях.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Напружанне, што ўзнікла на фінансавых рынках суседніх краін, не аказвае негатывага ўплыву на беларускія банкі

Аб гэтым паведаміў карэспандэнту БЕЛТА член Савета дырэктараў Нацыянальнага банка, начальнік Галоўнага ўпраўлення банкаўскага нагляду Сяргей Дубоў, каментуючы магчымы ўплыў крызісу на сусветных фінансавых рынках на работу банкаўскай сістэмы і ў цэлым эканомікі Беларусі.
Ён растлумачыў, што Нацыянальны банк Беларусі ў штодзённым рэжыме атрымлівае ад банкаў прудэнцыйную справаздачнасць аб іх ліквіднасці. «Аналіз гэтай справаздачнасці паказвае, што банкі выконваюць адпаведныя прудэнцыйныя нарматыўныя».
Цяпер для замежных сродкаў у рэсурснай базе беларускіх банкаў не перавышае 14 працэнтаў.

«Гэта не крытычная лічба, і беларускія банкі ў стане іх замясціць нават пры адначасовым вывадзенні», — адзначыў спецыяліст.
«Аднак у сувязі з тым, што беларуская эканоміка — гэта эканоміка адрыгатага тыпу, адпаведныя наступствы могуць узнікнуць у сярэднэтэрміновай перспектыве, калі адбудзецца запаволенне эканамічнага росту ў краінах — асноўных гандлёвых партнёрах Беларусі, гэта значыць калі попыт на беларускую прадукцыю знізіцца», — лічыць спецыяліст.
Таму для недапушчэння негатывных наступстваў урадам і Нацыянальным банкам пры неабходнасці будуць прыняты адпаведныя меры.
БЕЛТА.

Выбары-2008 ПОГЛЯД АРМЕНИ

Падчас сустрэчы з журналістамі пасол Арменіі ў Беларусі Алег Есяян з задавальненнем адзначыў, што на мінулых парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у яго краіне Беларусь узяла самы актыўны ўдзел у назіральнай дзейнасці — пад эгідай і АБСЕ, і СНД, і прытым у поўным аб'ёме. «Таму Арменія не магла застацца без удзелу», — адзначыў ён. Прадставіці краіны паўдзельнічаюць у парламенцкіх выбарах у якасці назіральнікаў ад місіі СНД і Бюро па дэмакратычных ініцыятывах і правах чалавека АБСЕ.
Як адзначыў кіраўнік дэлегацыі, амаль усе яны (за невялікім выключэннем) — кароткатэрміновыя назіральнікі, а значыць, прыбудуць у Беларусь напярэддні асноўнай даты выбараў — 28 верасня. Невялікае выключэнне складаюць супрацоўнікі пасольства і выканка-

ма СНД. «Літаральна ўчора я гутарыў з Наурыззам Айдаравым (кіраўніком штаба місіі назіральнікаў ад СНД. — Аўт.), і пацкавіўся, як ідзе гэты працэс. Водуці велікі станаўчыя», — запэўніў пасол.
«Безумоўна, усе мы, як і ўлады Беларусі, як і прадставіці міжнародных арганізацый, зацікаўлены ў тым, каб гэтыя выбары прайшлі на дастаткова высокім узроўні», — размовавай ён.
Нагадаем, што першыя галасы за дэлегатаў чарговага склікання могуць быць аддадзеныя ўжо 23 верасня — менавіта гадзі пачнецца дэмакратычнае галасаванне для тых, хто не зможа прайсці на ўчастак перастроўна ў дзень выбараў. Да гэтага часу ўчасткі будуць аснашчаны ўсім неабходным абсталяваннем, сродкамі сувязі...
Ала МАЧАЛАВА.

ДОБРАГА ПРАЦАЎНІКА І ТЭХНІКА НЕ ПАДВОДЗІЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Дэпаза затрымалася на рабоце і жонка Наталія. Яна працуе ўлікова-кашпаўнага паловадчай брыгады. Здавалі буроі, трэба ж усё дакладна ўзважваць, пералічваць. Такая работа ў працаўнікоў вёскі. А на падрыхтоўку мужа да паездкі засталіся гадзіны позняга вечара. Наталія і радуецца, і ганарыцца мужам: «Тэхніка ў яго цяпер добрая, працаваў, як заўсёды, старанна, па-інаму ён не ўмее. А пра перамогі нейкія мы і не думалі. А пра праходзіў у час уборкі пасля дванадцатых ночы, тут хоць бы хутчэй адначыцца. А калі нам паведамілі, што Андрэй заняў першае месца ў вобласці, было, вядома ж, вельмі прыемна».
Андрэй Касперчык 31 год, 3

жонкай Наталія яны гадуюць дзюх дачушак. Старэйшая — шкільніца, меншая ходзіць у садок. Родам наўраўніцкі механізатар з суседняй вёскі. Вырас у працаўніцой сям'і. Пасля арміі прыехаў далому і адрозу ж «спатыкнуўся» аб вочы сімпатычнай дзячыны, якая гасцявала ў бабці і ў бабці за некалькі хат. Хутка згуляў вяслеле. Паехалі спачатку на радзіму Наташы ў Вілейку. Там працавалі некаторы час. А потым вырасшы галава сям'і падацца дадому: гаспадарка «Наруатвічы» ў адстаючых не была, жыллё будавалі, заробкі стабільныя. Маладым добра-расусленным працаўнікам хутка выдзелілі асобнае жыллё. Цяпер у іх свой дом з агародам і кветнікам. А Андрэй на вытворчасці лішчыца вольным механізатарам, бо мае стапж ужо дзсяць гадоў. На ўбор-

УСЕ ДАРОГІ ВЯДУЦЬ НА «ДАЖЫНКІ»

На аўтадарогах, што вядуць у старажытну Оршу, паставілі спецыяльныя знакі, на якіх адзначана, колькі кіламетраў засталася да сталіцы «Дажынак».
Тыя, хто прыязджае ў горад на маршрутных аўтобусах, прычэма здзіўляюцца прыгажосці сучаснага аўтавакзала, пабудаванага на новым месцы — недалёка ад чыгуначнага. Саму Оршу цяпер не пазнаць. Яна, як «карціны» — такая прыгожая, уся, быццам бы купецца ў кветках.
А падчас падрыхтоўкі да свята ўвесь горад нагадаваў гіганцкую будаўнічую пляцоўку. Такой маштабнай рэканструкцыі ў Оршы — горадзе з насельніцтвам прыблізна 128 тысяч чалавек — яшчэ ніколі не было.
Літаральна кругласутачна без выхадных працавалі больш за 4 тысячы будаўнікоў са 100 будаўнічых арганізацый не толькі з Віцебскай, але і з Магілёўскай, Мінскай абласцей. Сярод іх былі і недзяржаўныя фірмы. Успенія ў асноўным займаліся жылёвым фондам. Добра, што разам з рамонтам будынкаў гарадскага прызначэння не забыліся і пра жылля людзей. Усёго іх адрамантавалі 220 — 30 працэнтаў усяго жыллёвага фонду горада! Большасць з адрамантаваных («чэрці» — капітална. Дарэчы, пра размах. У Оршы за перыяд падрыхтоўкі да «Дажынак» так значна пеллава рэабілітацыя будынкаў праведзена на плошчы 53 тысячы квадратных метраў. Для параўнання — летась ва ўсім Прыдзвінскім краі — толькі на 27 тысячч. У выніку новыя шлопакеты (усёго 4,5 тысячы) упрыгожваюць дася, адрамантавалі і дакі...
«Дробязь», але і новая гарадская лася — надрэсны падарунок аршанцам. Горад упрыгожваюць пасля рэканструкцыі гарадскі стадыён, разлічаны на 2,6 тысячы глядачоў, гатэль.



Апошнія штрыхі на рэканструкцыі помніка архітэктуры XVIII стагоддзя — Іезуіцкага калегіума.

У пятыню ў Оршы распачаліся «Дажынкi». Настрой у арганізатараў — прадоўжыць, у мясцовых жыхароў, не занятых на правядзенні кірмашу, самотны. Першым трыба прыняць, размасціць, накарміць тысячы гасцей з усіх куткоў рэспублікі. А астатнія тутэйшыя ўжо вырашаюць на сямейных са-

ветах, куды пойдучь разам. Выбар вялікі. І парад духавых аркестраў, і «Горад майстроў», і адкрыццё дзіцячага парку з мноствам атракцыйна... Дарэчы, у рэканструкцыю парку ўключалі каля 15 мільядаў беларускіх рублёў. Гіганцкая скульптура літаратурнага персанажа Гулівера быццам бы запрашае наведваць дзіцячы парк. Чаго тут толькі няма! На шары паветраным падняццям ў нябёсы? Калі ласка! А наступным летам — на каньках? Дзякуючы спецыяльнаму лакрышчу, зможаце. А самаы маленькія могуць праехацца на дзіцячым чыгуначку...
На «Дажынках» працуюць гандлёвыя рады агульнай даўжынёй адно кіламетраў сем. Наяўж можна будзе прайсці міма? — Магілёўскую Менавіта Оршу для правядзення «Дажынак» і выбраў спецыяльна, каб даць новае дыханне старажытнаму гораду, імпульс для развіцця. Горад доўгі час быў у запущаным стане. І гэта, мякка ка-

жучы. З чым заўбеды асацыявалася Орша? На жаль, з калоніямі і зсакмі. Слаўная гісторыя і традыцыі Оршы, сучасная праблема яе жыхароў доўгі гадзі сціпла чакалі ўвагі да сябе. Дачкаліся!
— Перад тым як у нашым горадзе пець гадоў таму прайшоў экалагічны фестываль, мы пастараліся яго трохі прывесці ў цэнтры. Але гэта зрабілі толькі ў цэнтры, — расказвае «Звяздзе» намеснік старшын Аршанскага райвыканкама Вячаслаў Шатон. — Цяпер, безумоўна, уся Орша кардынальна змянілася, у тым ліку і ўскранні. Пачынілі рэзчыцца Аршыцы. Адкрылі мост праз Днепр. Набярэжныя прыведзены ў парадак. Рэканструвалі дзве важныя для горада вуліцы — Магілёўскую і Менавіта Оршу для правядзення «Дажынак» і выбраў спецыяльна, каб даць новае дыханне старажытнаму гораду, імпульс для развіцця. Горад доўгі час быў у запущаным стане. І гэта, мякка ка-

адчуваць сябе правіццямі. У гараду, дзе шмат чаго цяпер ёсць і будзе, жыццё праходзіць на новым якасным узроўні.
Упершыню на «Дажынках» праходзіць выстава—кірмаш з удзелам прадпрыемстваў малага бізнесу. Усе ахвотныя змогуць наведваць шматлікія павільёны, нешта набыць, узяць удзел у латарэях.
Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.
Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.
Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.
Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.

Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.
Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.
Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.
Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.
Гадзінік на дамінацые «Дажынак» — адноўленай 32-метровай вежы Іезуіцкага калегіума — адлічвае час свята. Менавіта гэты архітэктурны комплекс — у эпіцэнтры фестывальных падзей.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Орша—Віцебск.

ЗАБОЛОТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОНА (ПРОДАВЕЦ) СОВМЕСТНО С КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ»

ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов в д.Черниковщина:

№ лота	Площадь земельного участка, кадастровый номер	Наличие инженерных сетей	Расходы связанные с подготовкой документации	Начальная цена (бел. рублей)	Задаток (бел. рублей)
1	0,1500 га, 624882007101000203	электрооснабжение	1 011 388	1 229 468	120 000
2	0,1500 га, 624882007101000204		969 463	1 124 550	110 000
3	0,1500 га, 624882007101000202		1 024 680	1 124 550	110 000

Задаток перечисляется на р/с 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г.Минск, МФО 153001357, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости». Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документацией и земельными участками. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. **Аукцион состоится 28.10.2008г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.10.2008 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.**

Контактный телефон (8017) 2246134.
Наш сайт в Интернете: www.rlf.by.
КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

по продаже государственного имущества и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества

Наименование предмета аукциона	Здание овоцехранилища и право заключения договора аренды земельного участка
Местонахождение недвижимого имущества	г. Брест, ул. Я. Купалы, 6/1
Продавец недвижимого имущества	Концерн «Беллепром» (в лице ОАО «Брестский чулочный комбинат») г. Минск, ул. К.Цеткин, 16, тел. 0172 00-31-41, 0162 46-24-00
Характеристика предмета аукциона	Здание 1968 г.п., 1-эт., фундамент бетонный, стены кирпичные, крыша металл. профиль, площадь здания — 80,1 кв.м. Земельный участок площадью 0,0438 га, для размещения объекта производственно-складского назначения, срок аренды — 49 лет
Начальная цена предмета аукциона, руб.	115 405 103
Сумма задатка, руб.	11 540 000
Организатор аукциона	Фонд «Брестоблимущество», г. Брест, ул. Ленина, 11, 20-87-85, 23-44-06, 23-12-63 www.brest-region.by

Аукцион состоится **21 октября 2008 года** в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 11, каб. 524 (здание облисполкома).
Для участия в аукционе представляются:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с фондом «Брестоблимущество».
2. Заверенные банком копии платежных поручений:
- о внесении суммы задатка на р/с 3642202530011 Головной филиал по Брестской области ОАО «Белинвестбанк», код банка 823, получатель платежа — фонд «Брестоблимущество», УНН 200020538;
- о внесении специального сбора за подачу заявления на участие в аукционе в размере 4 базовых величин и платы за регистрацию участников аукциона в размере 0,5 базовой величины на р/с 3600201000015, филиал № 100 ОУ ОАО «СБ «Беларусбанк», код 246, назначение платежа 03107, УНН 200300543, получатель платежа — финансовое управление Брестского облисполкома.
3. Юридическим лицом — доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), нотариально удостоверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Индивидуальным предпринимателем — нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации.
5. Иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и в выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
6. Представителем иностранного юридического лица или иностранного гражданина, лица без гражданства — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой со-

ЛОСЬ ЗБІЎ ТРЫ МАШЫНЫ

На дароце каля Нясвіжа вадзіцель «Масквіча», які ехаў з Гарадзеі, не паспеў зраагаваць, калі на дарогу выбег лось. Машына адіндула звера на сустрэчную паласу пад колы грузаўка «Вольва», які рухаўся

з Нясвіжа. «Вольва» кінуў лася зноў на другую паласу, дзе ён наляцеў на «Фальксваген». У выніку здарэння сярод людзей пацярпелы няма, а воль лось загінуў і машыны патрабуюць рамонту.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в Мядельском районе Минской области

Арендодатель — Мядельский районный исполнительный комитет
Организатор аукциона — КУП «Минский областной центр учета недвижимости»

Адрес земельного участка	Лот 1	Лот 2	Лот 3
Кадастровый номер	624056300001000230	624056300001000229	624056300001000234
Площадь земельного участка	0,9998 га	0,1500 га	1,2001 га
Целевое назначение	для размещения рынка	для строительства станции технического обслуживания автомобилей	для строительства многофункционального центра
Срок аренды	99 лет	99 лет	99 лет
Расходы по подготовке документации	957 306 бел. рублей	882 291 бел. рубль	1 003 838 бел. рублей
Сумма потерь с/х производства	24 189 970 бел. рублей	1 314 450 бел. рублей	37 337 820 бел. рублей
Начальная цена права заключения договора аренды	7 758 857 бел. рублей	10 455 000 бел. рублей	38 016 000 бел. рублей

Примечание: земельные участки расположены в водоохранной зоне озера Нарочь.
Аукцион состоится **22.10.2008 года** в 12.00 по адресу: г.Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 321. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с № 3012020200010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Минск, МФО 153001357, УНП 690324015, КУП «Минский областной центр учета недвижимости».
Участник аукциона, ставший Победителем, обязан:
1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ему земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных земель для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства и расходы, оговоренные в условиях проведения аукциона.
2. Заключить с Мядельским райисполкомом договор аренды земельного участка и осуществить в двухмесячный срок после принятия решения райисполкома о предоставлении земельного участка государственную регистрацию права на земельный участок.
3. Получить в установленном порядке разрешение Мядельского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий два года.
4. Осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией.
Договор аренды земельных участков заключается с победителем аукциона в течение 2-х рабочих дней после совершения Победителем аукциона действий, указанных в пункте 1 настоящего извещения. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с документацией и земельными участками. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **21.10.2008 года** до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, д. 5, ком. 326.
Контактный телефон (8017) 2246134.
Сайт в интернете: www.rlf.by.

Холодна і дажджліва

У гэтыя выхадныя дні Беларусь апынецца пад уплывам халодных паветраных мас, на большай частцы рэспублікі пойдучь дажджы. Аб гэтым паведаміла галоўны сіннопт Рэспубліканскага гідромэаэцэнтра Вольга Фядотава.
У нядзелю атмасферны ціск пачне расці, аднак уначы яшчэ ў многіх раёнах, а днём месцамі чакаюць кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ўначы складзе 5—10 градусаў цяпла, днём яна ўздымецца да плюс 10—16 градусаў. 20 верасня, у дзень правядзення рэспубліканскага фестываля-кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкi-2008», у Оршы будзе холадна. Тэмпература паветра ўначы складзе 5—7 градусаў цяпла, днём тут будзе плюс 9—11 градусаў.
Вольга Фядотава таксама адзначыла, што ў апошнія дні ў Беларусі пераважае анамальна халоднае надвор'е. Сярэднясутачная тэмпература не перавышае 5—10 градусаў цяпла, што на 3—7 градусаў ніжэй за кліматычную норму.

Абзац

■ Кірмаш «Рыба Беларусі» ўпершыню пройдзе ў Мінску. Такое мерапрыемства арганізуецца 20 верасня каля сталічнага Палаца спорту. 9 буйнейшых рыбавадчых гаспадарак краіны прапануюць мінчанам увесь асартымент рыбы, што разводзіцца ў нас — ад фарэл да плотак. Будучь карп, таўталобік, белы, і стракаты амур, шчупак, сом, карась, судак, лещ, асцір... Рэалізаваць рыбу падпрямства будучь з мінімальнай гандлёвай надбавкай. Будзе і вэнджаная, вяленая рыба. Не аб'ядзецца без галоўнай рыбнай стравы — юшкі, пакаштаваць якую змогуць усе ахвотныя.
■ Мінгарсавет устанавіў штомесечныя даплаты да акладу работнікаў устаноў аховы здароўя, павядадмных Мінгарвыканкаму. У прыватнасці, урачы і сярэдні медперсанал устаноў аховы здароўя будучь атрымліваць дадаткова да акладу 2 базавыя велічыні. Фармацэўты і прэвізоры — на 3 базавыя. Даплаты ў памеры 4 базавыя велічыні устаноўлены работнікам паліклінік і урачам скорай медыцынскай дапамогі. Павышаныя надбавкі вырашана выплачваць спецыялістам тых напрамкаў медыцыны, якія ўносяць важкі ўклад у зніжэнне смяротнасці. Гэта кардыёлагі і анкалагі. У прыватнасці, ад 9 да 12 базавых — урачам-кардыяхірургам аддзяленняў рэнтгена-эндэваскулярнай хірургіі (у залежнасці ад катэгорыі). Урачы-кардыёлагі гарадскага кардыядыспансара і раённых кардыялагічных цэнтраў будучь атрымліваць да акладу ад 5 да 7 базавых велічынь. Урачам і сярэднім медперсаналу гарадскага клінічнага анкалагічнага дыспансара даплаты устаноўлены ў памеры ад 5 да 6 базавых. Штомесечныя даплаты да акладу пачнуць выплачваць у Мінску з 1 кастрычніка.
■ Дэлегаты Мінгарсавета прынялі рашэнне аб устанавленні надбавкі ў памеры 30 працэнтаў да службовых акладаў участковых інспектараў міліцыі і участковых інспектараў па справах няпоўнагадовых. Пасля павелічэння акладу на 30 працэнтаў сярэдняя заробатная плата участковага ўзрасца з 860 тысяч да 1,1—1,2 мільёна рублёў.
■ Больш за 300 тысяч мінчан атрымаюць аднаразовую грошавую дапамогу ў памеры 3 базавых велічынь на выхадную сельскагаспадарчай прадукцыі. Найперш гэта непрацуючы пенсіянеры і інваліды (за выключэннем тых, хто знаходзіцца на поўным дзяржаабеспячэнні). Такое рашэнне прынята на сесіі Мінгарсавета.

■ Супрацоўнікі Кастрычніцкага РУУС г. Мінска затрымалі групу асобу, якія падароўца ў ахвоты ў Мінску некалькіх дзсяткаў кватэрных крадзяжоў. Папаліся зламшнікі на В4 тыс. У адной з кватэр у Мінску яны ўкралі банкаўскую картку, каля якой на паперы быў напісаны піл-код. Затрыманні знялі з карткі В7700 тысяч, на рахунку засталася В4 тыс. Праз некалькі гадзін яны вырашылі зняць рэшткі сумы. Хаваючыся ад відэакамер, яны сталі здымаць грошы. У гэты час да іх падыйшоў знаёмы, які нічога не ведаў пра занятае зламшніцтва і не хаваўся ад відэакамер. Праваахоўнікі хутка ўстанавілі асобы ўсіх удзельнікаў і пачалі сачыць за імі. Пасля чаровага крадзяжу на вуліцы Чарвякова яны былі затрыманены. Як аказалася, група карысталася радыёстанцыямі, падчас злачынстваў зладзей перасаджаліся з адной дарогай машыны ў іншую і таму доўгі час былі няўлоўнымі.
■ Вярнуць незаконны «заробак», а таксама заплаціць штрафы, якія значна перавышаюць кошт выгаду, давалося некаторым работнікам лакаматыўнага допа Ліды. Ён хацелася падарыцца, аднак гэтыя дзеянні, якія былі выяўлены супрацоўнікамі транспартнай міліцыі, кваліфікуюцца Крымінальным кодэксам Беларусі як махлярства. Перад камандзіроўкай у Расію вадзіцелі допа бралі аванс і па вяртанні ў Ліду прад'юлялі ў буйгалтарню чэкі і квітанцыя аб прыжыванні ў дарагіх гасцінцах, карыстанні платнымі аўтастанцамі і г.д. Агульная сума вылічана з 2006 года складала больш за тры мільёны рублёў. Аднак насамрэч гэтыя дакументы былі фіктыўнымі.

Поўны абзац
■ Соф'я Зноская стала пераможцай конкурсу на лепшага дворніка Віельноса і атрымала ў якасці прыза пуцёчку на Канары, куды яна накіруецца разам з сынам. Мэр горада ўручыў ёй чамадан і білеты. 64-гадовая жанчына была выбраная ў фінале з 12 прэтэндэнтаў. Кошт пуцёўкі для дзвюх — каля 1740 ўёра.
Паводле паведамленняў карэспандэнцтва «Звяздзе» і інфармагенцтваў.

КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ»

ПОВТОРНО ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже легкового автомобиля «Шкода — Форман — Плюс, 1995 г.в., универсал. Начальная цена (снижена на 20 %) 777 000 бел. руб. Подробное извещение опубликовано в г. «Звязда» от 21.06.2008 г.

Аукцион состоится **07.10.2008 г.** в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по **06.10.2008 г.** до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 326.

Контактный телефон (8017) 224-61-34
Сайт в Интернете: www.rlf.by
КУП «Минский областной центр учета недвижимости», УНП 690324015.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «Лидсельмаш»

3 октября 2008 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Лидсельмаш», расположенного по адресу: г. Лида, ул. Советская, 70

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- Об увеличении размера уставного фонда ОАО «Лидсельмаш» с одновременным увеличением доли Республики Беларусь в уставном фонде Общества в соответствии с планируемым предоставлением государственной поддержки в 2008—2013 гг. в виде возмещения из средств республиканского бюджета части процентов за пользование банковскими кредитами согласно Указа Президента Республики Беларусь от 28.03.2006 г. № 182.
- О внесении изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного фонда.

Начало работы собрания в 16.00.
Регистрация участников собрания с 15.30 до 15.50.

Наблюдательный совет
ОАО «Лидсельмаш»
УНП 500021638

Открытое акционерное общество «Борисовблицепсервис» сообщает о результате проведения процедуры *запроса ценных предложений* по поставке одного парового котла мощностью кВт кг/час 250—1250. Дата опубликования в газете «Звязда» 19.08.2008 № 154 (26267). Отклонены все ценные предложения. Закупка парового котла будет осуществлена по результатам повторной процедуры закупки. Дополнительную информацию можно получить по адресу: **222525, г. Борисов, ул. им. Братьев**

З выдатным настроем сустрэлі працаўнікі «Грыцкевічаў» як раённыя, так і абласныя дажынкi, а цяпер сустрэкаюць рэспубліканскія. Як кажуць у такіх выпадках, ёсць падстава. І вельмі сур'езная.

Сёлета ў СВК «Грыцкевічы» сабралі небывалы да гэтага ўраджай збожжавых — па 89,8 цэнтнера з гектара; з плошчы 820 га намалалі 7346100 тон. СВК «Грыцкевічы» разам са сваімі больш знакамітымі суседзямі агракамбінатам «Сноў» выйшлі па ўраджайнасці збожжавых на першыя пазіцыі ў рэспубліцы, пры гэтым па намалёце збожжа ў разліку на бала-гектар у «Грыцкевічах» пераўзышлі і таго ж раней недасягальнага для іх суседа, на якога заўсёды трымалі раўненне.



ці і планах яе далейшага росту. Зразумела, што сюды прыйшла і прыходзіць ужо зусім іншая збожжаборачная тэхніка, з зусім іншымі магчымасцямі. Дарэчы, пры такім раскладзе і паліва эканоміцца. У прыватнасці сёлета яго выкарыстана нават менш, чым у мінулым годзе. І гэта, нагадаем, пры тым, што сабраны значна большы ўраджай (летас, дарэчы, у не зусім паказальным для гаспадаркі годзе, тут сабралі каля 62 цэнтнера з гектара).

Яшчэ адзін з так званых сакрэтаў поспеху працаўнікоў «Грыцкевічаў» — тут не шкадуць сродкаў на самыя высокапрадукцыйныя прагрэсіўныя віды на-

стаўкі, якія даходзяць да 100 працэнтаў. «На ўборцы збожжавых, якая доўжылася каля месяца, механізатары па 2,5 мільёна зарабілі. Праўда, працавалі без выхадных. Усе 5 камбайнавых экіпажаў прайшлі на раённыя дажынкi, два — на абласныя, хоць мы спецыяльна такой мэты для сябе і не ставілі. Мэта была адна — хутчэй убраць і пакінуць поле, — значае Уладзімір Малахвей». У гаспадарцы пры гэтым, каб людзі менш думалі пра свае ўласныя надзелы, пайшлі нават на тое, каб падчас агульнай напружанай уборачнай гарачай пары накіраваць на гэтыя надзелы тэхніку.

Аддзячыла працаўнікоў гаспадаркі шчодрая нясвіжская зямля выдатным ураджаем не толькі збожжавых, але і бульбы: літаральна ўсыпана было адно



ШЧОДРАЯ НА АДДАЧУ НЯСВІЖСКАЯ ЗЯМЛЯ

А ў СВК «Грыцкевічы», з Нясвіжшчыны, удакладняюць: «Як ты да зямлі, так і яна да цябе»



з палёў буйнымі клубнямі пасля праходжання бульбакі. Праўда, як аказалася, гэта была бульба менавіта саміх працаўнікоў, для асабістага падворка, толькі размешчаны былі гэтыя прыватныя бульбяныя ўчасткі ў агульным масіве, на землях гаспадаркі. Словам, таку тут завялі практыку. У выніку зручна і бульбу пасадзіць, і капалку потым пусціць: ўсе правілы севазвароту такім чынам лепш захоўваюцца... А ўвогуле, у «Грыцкевічах» робяць усё, каб працаўнікам гаспадаркі было лягчэй весці свой уласны падворак.

— Хоча нехта ў сябе жывёлы вырошчываць — прывязем яму сена пад самы хлёб, хоча пасеяць — дапаможам. Чалавек трэба максімальна вызваліць ад гэтых сялянскіх турботаў, тады ён больш будзе думаць пра калектывнае, лепей займацца агульнай вытворчасцю, — значае Уладзімір Малахвей.

Як бачна ўжо, і вельмі добра вызваляюць. Прычым плата за тэхніку — хутчэй сімвалічная. Гэтай жа мзде «вызвалення» служыць і так званая натуралітэ, што кожны працаўнік можа, напрыклад, атрымаць ад гаспадаркі да 4 тон збожжа, іншую прадукцыю. Не міняюць тут і тых, хто ўжо не працуе, а таксама прадстаўнікоў высокай інтэлігенцыі. «А хто яшчэ дапаможа таму ж пенсіянеру? — пытаецца Уладзімір Уладзіміравіч. — Толькі грамадства, калектыв. Увогуле, калектывная форма арганізацыі працы ніколі не вычарпала сябе, а, памножаная на цяперашнюю тэхнічную аснашчэннасць, можа, яшчэ лепей паказвае сваю эфектыўнасць і жыццяздольнасць».

У «Грыцкевічах» шмат будуюць дамоў катэджнага тыпу. Цэлыя вёскі і вуліцы застаўлены імі. У дамах — газ, усё астатняе выгоды. «Уводзім сёлета 5 дамоў, столькі ж пабудуем у наступным, а ў 2010 годзе плануем 10 дамоў. Цяпер у нас на чарзе 15 навак, але ў гаспадарку прыходзяць новыя людзі, дарэчы, свае, мясцовыя, ствараюцца новыя сем'і». Восі і сёлета прыйшлі 4 маладыя хлоп-

на атрымаць са сваіх цяперашніх зямель ужо значных стратэгічных прадуктаў, або збожжа і цукровых буракоў, адпаведна, 10 тысяч і 25 тысяч тон. Разам з тым у гаспадаркі менавіта яшчэ і такі стратэгічны прадукт, як малака. Цяпер тут вал малака складае каля 7 тысяч тон. Разам з тым у 2007 годзе было 3600 — у бліжэйшыя гады намечана таксама выйсці на 10 тысяч тон. Прычым плануецца даганяць гэтага таксама выключна за кошт інтэнсіфікацыі, або

ломы, якой, так сказаць, не вельмі ўтульна пад цяперашнімі дажджамі. Як быццам, усё зроблена па-сучаснаму: сабраны, звязаны ў тую ж вялізную скруткі... І, па-ранейшаму — кінута на полі. У «Грыцкевічах» жа не проста звелі самому ў вялізныя сірты, а папярэдне, складаючы яе ў гэтыя сірты, максімальна здрабнілі. Навошта? Каб атрымаць потым для сваіх палеткаў больш якаснае ўгнаенне... Дума ўжо пра будучы ўраджай...

больш вылучыўся падчас уборачнай гарачай пары: гэта экіпажы: Георгій Закудоўскі — Фёдар Заяц, Сяргей Гаспадарык — Аляксандр Лаўрэнаў, Геннадзь Сяргей — Аляксандр Сяргей, Міхаіл Заяц — Сяргей Сіліці. Гэта таксама Вадзім Плотка, Мікалай Казакевіч, Мікалай Яраш, Васіль Еўшаль, Анатоль Івашкін, Віталь Сарнаці і іншыя. Асабліва ж кіраўнік адзначае маладую змену — Аляксандра Лаўрэнава, Сяргея



Зразумела, калі мы наведзілі СВК «Грыцкевічы», тут на палях ужо не было ні каласка, і палюбавацца на багату збожжавую ніву гаспадаркі, такім чынам, не ўдалося. Затое ўдалося пабачыць, якая тут вымахала кукуруза — вышэйшай па тры і больш за тры метры. З улікам шчыльнасці пасеваў гэта былі сапраўдныя кукурузныя джунглі, якія разліліся ў многіх месцах гаспадаркі — пад іх тут адваялі сёлета 417 гектараў, або 20 працэнтаў ворнай зямлі... Гэты велічны сельскагаспадарчы пейзаж дапаўняла наступная цікавая дэталі: з кукурузы нямаю дзе выглядзілі стрэжы вясковых хат.

— Хаты сярэд кукурузы? — здзівіліся мы.

— А нічога дзіўнага, — патлумачыў кіраўнік СВК «Грыцкевічы» Уладзімір Малахвей. — Як цяпер нямаю дзе, у нас вясковыя таксама часам адмаўляюцца засяваць прысядзібныя ўчасткі поўнацю. Восі для таго, каб не было за іх хатамі і агародамі ніякіх пустакаў, і заходзім клімамі на гэтыя ўчасткі, на кожны кавалачок зямлі. Папярэджваем такім чынам з'яўленне за гэтымі сядзібамі звычайных завалак, а галоўнае — зямля не пустэе. Зямля для нас — асабліва каштоўнасць, яе ў нас не так ужо шмат...

За кукурузу сёлета ў гаспадарцы нямаю пахвалівацца. Тут робяць ухіль на наступныя накірункі дзейнасці: вырошчванне збожжавых, а таксама цукровых буракоў і вытворчасць малака з мясам. Дык вось, у кармавым балансе немалага статку буйной рагатай жывёлы гаспадаркі каля 80 працэнтаў і займае якраз кукуруза. Як значаюць ужо галоўны аграном СВК Іван Валетаў, кукуруза сёлета было вельмі цэнка выбарца з вяснова-халадоў, і ў гаспадарцы было зроблена ўсё, каб падняць яе; сабралі апошнія грошы, каб купіць селетру на падворку... Кукуруза ў выніку такіх клопатаў да яе, хоць і са спазненнем тэрміну для яе ўборкі, удалася.

— Заўтра і пачынаем яе ўбіраць на сіпас, на тыдзень пазней, як звычайна. Але з нашай цяперашняй высокапрадукцыйнай тэхнікай гэта адставанне ў часе абавязкова кампенсуюць, — працягваў галоўны аграном. — Сёлета, які ў мінулым годзе, 100 гектараў кукурузы адводзім на зерне. Летас атрымалі яго па 125 цэнтнераў з гектара, усяго ж намалалі каля паўтары тысячы тон. Думаем, што будзем бліжэй да гэтых паказчыкаў і сёлета.

Такім чынам, падчас нашага візіту ў гаспадарку тут рыхтаваліся да не менш адказнай, чым збожжавая, кукурузнай гарачай пары. Пры гэтым у справе быў ужо выпрабаваны высокапрадукцыйны імпартаўны кормаборачны комплекс «New Holland», які ў гаспадарцы набылі не так даўно: 5 гектараў за гадзіну можна ўбіраць, нарыхтоўваць за дзень 2,5—3 тысячы тон зялёнай масы; у ім стаіць механізм, які здрабняе храпкі; аўтаматычная заточка нажом, змазка механізмаў; камп'ютар, які «вядзе» няяркую ў адпаведнасці з рэльефам поля, кандыцыянер, пэчка... «Кіраваць такім аргатам — адно задавальненне», — значае механізатар Фёдар Заяц. Зразумела, аднак, што і кіроўца павінен, так сказаць, поўнацю адпавядаць. Словам, комплекс быў гатовы да сапраўднай справы.

А падчас нашага візіту ў «Грыцкевічы» тут займаліся ўборкай цукровых буракоў (вырошчванне цукровых буракоў — самая рэнтабельная частка гаспадаркі справа, пад іх тут адводзіцца да 300 гектараў), а таксама сям'ю азімых.

— Да 25 верасня ўсё ўбярэць, у тым ліку, вядома, кукурузу; поўнацю пасеяць азімыя (пад іх на наступны год адведзена 550 гектараў); у канцы верасня зрабіць чацвёрты ўкос нашых траў, а да Пакроваў увогуле сысці з поля, — абавязачы на бліжэйшы час задачу Уладзімір Малахвей. — Пасля Пакроваў зямля павіна адпачываць. Увогуле, трэба як мага менш яе таптаць.

Зразумела, аператыўнасць і дакладнасць тэрміну ва ўсім цикле работ непазбежна цягнуць за сабой наступную дзімнану: неабходнасць мець сучасную высокапрадукцыйную надзейную тэхніку, увес комплекс сучасных сельскагаспадарчых механізмаў і прылад. І тут цяпер усё гэта маюць. Яшчэ ў 2003 годзе ў гаспадарцы набылі абаротныя плугі, якія надалі зусім іншую якасць апрацоўцы глебы; «Грыцкевічы», па сутнасці, сталі адным з выпрабавальных палігонаў у справе прымянення сучасных селяка. Асобна ж увага — прымяненню высокаэфектыўнай уборачнай тэхнікі. Наступны цікавы факт: некалі ў гаспадарцы працавала па 10 і больш збожжаборачных камбайнаў, сёлета іх было 5, а ў наступных гадах іх колькасць плануецца скараціць да 3—4. Гэта пры ўзросшай ураджайнас-

манья. Трэба стварыць для яе належны камфорт, — падкрэслівае Уладзімір Малахвей...

У першую чаргу ў гаспадарцы ставяць задачу сысці са старых жывёлагадоўчых памшканьняў, у якіх, па сутнасці, усё прапахла аміякам («нам такім паветрам дыхаць падабца?» А карова ж — таксама жывая істота). Адпаведна, тут намечана стварыць 3 новыя фермы замест цяперашніх 5, прычым павялічыць колькасць усяго свайго статку з цяперашніх 2500 галоў да 3000 (колькасць малачанага — з цяперашніх 960 да 1460). Праект першай новай фермы ўжо зроблены, намечана яе ўвесці да 1 кастрычніка наступнага года. Адначасна наступнае асаблівае гэтай фермы: на яе аснове запланавана таксама ўвесці, у адзін комплекс, энергетычную ўстаноўку, якая павіна працаваць на біягазе. Словам, у «Грыцкевічах» намечаныя выпрацоўваць і сваю ўласную электрычную энергію. «Такія праекты дзейнічаюць у Германіі, і вельмі паспяхова», — значае Уладзімір Малахвей.

Далёка не пра ўсё тое, што мы пачулі і убачылі ў «Грыцкевічах», расказаць у гэтым матэрыяле. А хоць пункцірна, вяртаючы абазначаныя і іншыя моманты. Ну, напрыклад, такі. Цяпер на палях гаспадарак нярэдка можна ў бліжэйшыя гады намечана-




Лося, Канстанціна Лося, Аляксандра Заяца, Аляксандра Баранчэна, Максіма Бурбаса, Андрэя Хамко і іншыя.

І на заканчэнне, можа, пра самы галоўны сакрэт паспяховай дзейнасці працаўнікоў СВК «Грыцкевічы». Як асабліва падкрэсліваў яго кіраўнік, працуючы на зямлі, трэба ў першую чаргу быць у ладах з прыродай. «Трэба любіць яе, любіць зямлю, і яна абавязкова аддзячыць. Асабліва наша, нясвіжская».

Між іншым, на палях «Грыцкевічаў» цяжка хоць бы каменчык знайсці. Іх рэгулярна тут гэтак жа старанна ўбіраюць, як і свой багаты ўраджай.

Іван БАРАНОЎСКІ.
Фота Аляксандра КРЭНЦЯ.


- На здымках:**
1. Кіраўнік гаспадаркі Уладзімір МАЛАХВЕЙ.
 2. За штурвалам новага ўборачнага комплексу Фёдар ЗАЯЦ.
 3. Галоўны аграном Іван ВАЛЕТАЎ.
 4. Дзе ўборка цукровых буракоў.
 5. Вадзіцель Васіль ЕЎШАЛЬ і ўчотчыца Святлана ЗУБІК падчас апрацоўкі цукровых буракоў з поля.
 6. Механізатар Міхаіл КЛІМОВІЧ і вадзіцель Мікалай ЯРАШ.
 7. Толькі на хвіліну спыніў свой трактар з паспелым аргатам Геннадзь СЯРГЕЙ — сям'я азімых у самым рэзагары.
 8. У механізатару — невялікі аператар.
 9. Задавалены вынікам работы аспрадаркі работнікі яе эканамічных службаў.
 10. З дапамогай гаспадаркі праведзена рэканструкцыя эстага праваслаўнага храма, які знаходзіцца на яе тэрыторыі.
 11. Смайчымі аб'едамі карміць работніку гаспадаркі кухары Зоя ЛЕУШЫК і Ніна КАЗАКЕВІЧ.
 12. «Добрыя лыжы набылі мы з дапамогай гаспадаркі... Нам былічэ лыжаролерную трасу», — значае наступны фізікультурны мясцовай школы Міхаіл ПАЛІШЧУК.
 13. Новыя дамы ўпрыгожваюць вясковую вуліцу гаспадаркі.



дэж адзін гатунак — кампенсуюць недабор за кошт іншага.

А яшчэ ў «Грыцкевічах» стаўка робіцца на высокі професіяналізм і аддачу людзей (гэтага, безумоўна, патрабуе ўжо тая ж сучасная высокапрадукцыйная камп'ютарызаваная тэхніка) ды на належную арганізацыю працы. У прыватнасці, тут дзейнічае сістэма матэрыяльнага заахочвання, надбавак да тарифнай

Увогуле, калектывная форма арганізацыі працы ніколі не вычарпала сябе, а, памножаная на цяперашнюю тэхнічную аснашчэннасць, можа, яшчэ лепей паказвае сваю эфектыўнасць і жыццяздольнасць».



дэж адзін гатунак — кампенсуюць недабор за кошт іншага.

А яшчэ ў «Грыцкевічах» стаўка робіцца на высокі професіяналізм і аддачу людзей (гэтага, безумоўна, патрабуе ўжо тая ж сучасная высокапрадукцыйная камп'ютарызаваная тэхніка) ды на належную арганізацыю працы. У прыватнасці, тут дзейнічае сістэма матэрыяльнага заахочвання, надбавак да тарифнай

Увогуле, калектывная форма арганізацыі працы ніколі не вычарпала сябе, а, памножаная на цяперашнюю тэхнічную аснашчэннасць, можа, яшчэ лепей паказвае сваю эфектыўнасць і жыццяздольнасць».



дэж адзін гатунак — кампенсуюць недабор за кошт іншага.

А яшчэ ў «Грыцкевічах» стаўка робіцца на высокі професіяналізм і аддачу людзей (гэтага, безумоўна, патрабуе ўжо тая ж сучасная высокапрадукцыйная камп'ютарызаваная тэхніка) ды на належную арганізацыю працы. У прыватнасці, тут дзейнічае сістэма матэрыяльнага заахочвання, надбавак да тарифнай

Увогуле, калектывная форма арганізацыі працы ніколі не вычарпала сябе, а, памножаная на цяперашнюю тэхнічную аснашчэннасць, можа, яшчэ лепей паказвае сваю эфектыўнасць і жыццяздольнасць».



Вадзіцелі не падводзяць!

Учора, 19 верасня, былі падведзеныя вынікі Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага майстэрства вадзіцеляў РУП «Белпошта».

Паводле слоў намесніка генеральнага дырэктара прадпрыемства па тэхнічных пытаннях Алега Бегуна, мэта конкурсу — не толькі ўдасканаленне навыкаў і прафесійнага майстэрства, але і паліяпшэнне бяспекі дарожнага руху. Менавіта таму да ўдзелу далупаскілі толькі тых, хто за апошнія тры гады не меў ДТЗ, а за апошні год — не парушаў правілы дарожнага руху і правілаў працоўнай дысцыпліны.

У конкурсе ўдзельнічалі 24 лепшыя вадзіцелі і інжынеры транспарту з усёй абласных філіялаў «Белпошты». Спэцборніцтва праводзіліся ў два этапы: у вадзіцеляў правяралі навыкі прафесійнага майстэрства ў ваджанні, у інжынераў — веданне тэхнікі бяспекі. Лепшым у камандным заліку стаў Мінскі абласны філіял Белпошты, другое месца заняла каманда Гродзенскага філіяла, трэцяе — Магілёўскага. Сярод вадзіцеляў першае месца занялі Міхаіл Кузьмянкоў (Магілёўскі філіял) і Андрэй Голеў (Мінскі філіял). Званне лепшага інжынера атрымаў Аляксандр Кальчэўскі з Гомельскага філіяла.

Марына БЕГУНОВА. Фота аўтара.



«ЗВЯЗДА» — НАЙЛЕПШАЯ ГАЗЕТА! ЦЯПЕР УСІМ СКАЖУ ПРА ГЭТА!»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кажуць, паслухайце ён Бога, чакае розгрышы. А вось картку не шле: мо на канверце эканоміць, а мо думае, што халодзілнык яму і так прывязуць — за адно толькі званне, за жаданне прыехаць у сталіцу беларускага гміну? Раскідваюць усё ўдзельнікі звазды — розныя, як роўныя, як роўныя карткі, што прыходзяць ад іх (нагадаем — няроўныя, прыклееныя на кардонку анулююцца адразу...) і хто за чый стайць, зразу мела ж, не бачна...

Але ж кі прыёма затое потым — пазнаёміцца, распытаць, пераканацца, што і гэты прыг трыпу ў прыгожую сям'ю, да прыгожых людзей! Антона Іванавіча Сасноўскага з Лельчыц хутка 80. Ён, як прызнаваўся, заўсёды многа чытаў. І вынісваў калісь не дзве газеты. Цяпер — «на пенсію не дужа разгосніцца» — толькі раёнкі і «Звязду».

З іх у Антона Іванавіча любоў з першага позірку: адзін раз, выпадкова, падлісаўся і «гэта ўжо банальна», бо чытае ўсё, апроч банальнага і каўкіскага справядзавы. А вось чаканне найперш матэрыялаў на гістарычныя тэмы. Прэтанжні, дарэчы, выказаў — што гадоў з дзень народзінаў Жукава «Звязда» замаўчала.

Сам жа Антон Іванавіч па-ранейшаму «курсы»: лепш за іншых маладых ведае, што адбываецца ў Беларусі, што — у краінах-суседках ці ў далёкіх Штатах.

Не меншай вапнёй заслужоўвае і тое, што ў доме ён цапер не толькі за гаспадарка, але і за гаспадыню: жонка Надзея Пітромаўна, з якой у згодзе пражылі 57 гадоў, не бачыць зусім. А значыць, самому, у асабным, трэба займацца гаро-кама (пазіць) — зямлю ж не закінеш... і самому штось гатаваць, мыць посуд...

— Мы з мужам, зразумела ж, дапамагаем бацькам, — гаварыла нявестка Тамара. — Але і самі яны вялікія малацівы: разумюць, што мы абое на працы, што ў нас свой дом, свая гаспадарка, дзеці, унукі... Маці, калі бачыць не стала, мы хачелі забраць да сябе. Наадрэз адмовілася. У сваёй хаце, маўляў, можна хадзіць і нябачачы, а да нашай ішчы прывыкнуць трэба... Да таго ж пад не кіраўніцтвам бацька, лічы, з усім спраўляецца. Неяк тэлефаную, пытаю, што ў вас там робіць, кажэ: «Аргуры на зіму закупаем». Не могуць без клопату, без работы. І абцяжарваць нікога не хочучы.

Як здолася, вось гэтка працавітасць, далікатнасць, шчырасць уласцівы ўсім жыхарам мястэчка, усім палешчанам. А ішчы — гумар, якім ахвотна дзяліліся з залай мы, і якім дзяліліся з намі.

Да слова, не магілі не пацікавіцца, ці патрэбна Антону Іванавічу новы «Віцязь»? Ён такога пытання нават «не пачыў»: ну як гэта — «не патрэбна»? Хай будзе!... Хоць тэлевізар у хаце, зразумела ж, ёсць.

Гэты, мо, каму з унікаў аддасць?

— Не... Гэты — я нікому не аддам. Гэты мне — як паміць будзе. — Як узагарода, — далада надальнік гарадскога паштовага аддзялення Алена Капшык. І патлумчыла, за што: перад выходам на заслужаны адпачынак Антон Іванавіч у аўтабазе № 20 працаваў. Як усюды — вадзіцелем, пошту вазаў.

— Яго ніхто і ніколі без газеты не бачыў! Лецьз вольная хвілінка — разгортвае, чытае, людзям раціць. Чым не агітацыя, каб людзі нешта выпісалі, каб цікавіліся, дзе што адбываецца?

У паўночнай актавай зале райвыканкама (за што асобны дзякый мясцовым уладам!) былі, адначасна, і

іншыя нашы прыхільнікі, выступалі. — Асобныя газеты, — гаварыла падлічыца «Звязды» з 30-гадовым стажам Аляксандра Васільеўна Канановіч, дырэктар Краснабярэжскай базавай школы, — я стараюся на рабоце прагледзець. А ўжо дома — чытаю. Першай — сваю, раёнку, потым «Гомельскую праўду», потым — «Звязду». Што падбавацца, — яна вельмі апэратыўна адгукваецца на ўсе падзеі ў краіне, умее падаць матэрыял, шмат піша аб праблемах адукацыі. А ішчы амаль заўсёды ў ёй ёсць нешта для роздуму, для думкі... Адно — пра Лельчыц пішае мала.

Спраўдываць папрок. Тым болей, што пісаць і было, і ёсць што, бо гарадох, шчыра прызнаючы, проста не пазналі: нават у васьмёньню непагадзь ён радаваў бязлічэй фарбуй і кветка, чыста еўрапейскай गुльгасноці і чысціні... Праду пісалі нашы класікі: у ціх Лельчыцкіх сэрцы левача.

Што цікава — вельмі многае робіцца і ў нас, каб яны і не хвалілі. — За шасць месяцаў гэтага года, — расказала ў кароткім інтэрв'ю намеснік старэйшых райвыканкама Волга Мікалаеўна Гаўрылавец, — у нас з'явіўся конна-спартыўны клуб «Фаварыт». Ёсць база, трэнер, сем, перымчым розністкі коней (будзе 15), ёсць канкур, манеж. Дзеці вельмі ахвотна займаюцца. І першыя спарбортніцы ўжо правялі... Ндаўна ў дзень горадох тэнісны корт адкрылі на штучным пакрыцці... Для дзяцей на базе школы № 2 стала дзейнічаць шматфункцыянальная спартыўная пляцоўка — можна гуляць у міні-футбол, валебол, баскетбол. Для гэтакай жа пляцоўкі цяпер рытуем базу ў школе № 1. Да таго ж боць шанцы адкрыць басейн у садку № 5. Яго калісь збудавалі, але не раздумваючы сістэму ачыстка вады, яе падагарэ. Работа над гэтым пачымаюць ужо ў нас, так што басейн у малечы будзе. Хай толькі хадзіць, хай толькі займаюцца... Мы цяпер аб'ядноўваем дзяцей, якія катаюцца на роляках, каньках, нашых байкераў, думаем, кудычкі вельсепінае для школ... Бо, згадзіцца, лю-

P.S. Вярнуўшыся, як жартуюць калегі, з чарговай «кругасветкі», грэх не падказаць усім кіраўнікам гар- і райвыканкамаў, вулоў паштовай сувязі, ідэалагам за увагу, з якой нас прымалі, грэх не выказаць надзею на плённае супрацоўніцтва надалей...
І яшчы кажуць, мо, і не па гэтым... З месца таму сяброў прымалі гасцей з Украіны. Дзе самі, дзе з намі яны пахадзілі па Мінску, з'ездзілі ў Хатынь, на Браслаўскія азёры (праз Глыбока, Уздоль і Могар...), на славуную Нарач. Што іх найбольш уразае? Само сабой — чысціня, само сабой — людзі, само сабой — кветкі («і не толькі ў сталіцы!»), само сабой дарогі («У нас па такіх гадох з дзясцяць ездзілі б, а ў нас — ужо рамантычна»), само сабой — (як ні балочка!) адсутнасць беларускай мовы, само сабой — прыгожыя плаці ўздоўж вёсак і вуліц («А чаму аднолькавыя?»), само сабой — шматлікія алтанкі для адпачынку ў лесе ўздоўж дарог... Паглядзеўшы на ўсё іх вацьма, сведчу: перад бліжнімі замежнікамі ў нас і насамрэч, мо, шмат падставаў для гонару. Але...

У той самай, скажам так, «паслядзяжыўскай» Рэчыцы пад вачэр, па дарозе ў гасцінцы «Днепр» собіла зявінчуць з цэнтральнай вуліцы і... Падстаў не стала: для іх яшчы працаваць і працаваць.



Дамітрый СТАНКОВІЧ. Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

На слыху АТРУЦІЛЫСА ЦАДАМ?..

У пасёлку Акцябрскі Смялявіцкага раёна раніцаў ў кватэры, якая здавалася, былі знойдзены нежывымі трое. Смерць напаткала 18-гадовага студэнтку аднаго з ВНУ і яе стрыечных сясцёр — 7-гадовую і 11-гадовую дзівчынчак, вучаніц 2-га і 5-га класаў. Паводле папярэдняй інфармацыі, прычынай здарэння стала атручэнне чадым газам.

Дамітрый СТАНКОВІЧ. **ЗІРНУЛА Ў ВОЧЫ** Уладзімір ПЕРНІКАЎ. Да дзівчынчак у гарадскім парку Баранавічаў падыхла жанчына немадлага веку і пачала гаварыць пра сурокі, якіх бышам бы наварылі на дзівчынчу. Тая зірнула жанчыне ў вочы і ўжо не памятала, што рабіла. Адала невядомай калі трох тысяч долараў і ўсё золата, якое было дома. Усяго набралася амаль на 9 млн рублёў. Узбуджана крмінальная справа. **Сымон СВІСТУНОВІЧ.**

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У ІТАЛІ АРЫШТАВАНЫ ПАРАЛІЗАВАНЫ МАФІЁЗІ

Італьянская паліцыя арыштавала боса калабрыскай мафіі, які развазаў шматгадовае крывае супрацьстаянне крмінальных кланаў.

32-гадовы Франчэска Пеле быў арыштаваны ў клініцы горада Павія, размешчаным на поўначы Італі ў 2006 годзе яго ногі разбілі параліч. Франчэска Пеле па мнэнню Малы Пакістан з'яўляецца адным з кіраўнікоў злучэннага клана Пеле-Ватары, аб якім увесь свет даведаўся пасля бойні, якая адбылася ў жніўні 2007 года ў нямецкім мястэчку Дуйсбург. Тады калія італьянскай піцэрыі кілеры расстрэлялі ішчыц членаў гэтай «сям'і». Самаму малодшаму было 16 гадоў. Як высветлілася падчас сумеснага расследавання італьянскіх і нямецкіх паліцэйскіх, гэтая акцыя стала вендэтай з боку клана Нірта-Стражыно, з якім супернічае клан Пеле-Ватары.

КІРАЎНІК ПЕНТАГОНА ПРЫГРАЗІЎ РАСІІ

Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заявіў, што Расія сутыкнецца з сілавым адказам з боку ЗША, калі нападзе на Грузію пасля яе ўступлення ў НАТО.

Гейтс адзначыў, што пяты артыкул статута НАТО азначае абавязак ісі на дапамогу саюзнікам, у якіх узнікаюць ваенныя праблемы. Разам з тым Роберт Гейтс заклікаў НАТО ўстрымацца ад правакацыйных дзеянняў у адказ на расійскія дзеянні ў дачыненні Грузіі. Глова Пентагона заявіў, што не бачыць прыкмет пачатку новай «халоднай вайны». Міністр абароны ЗША лічыць, што ў доўгатэрміновай перспектыве перамога Расіі над Грузіяй апынецца «правай». Заява гавы Пентагона прагучала перад пачаткам неформальнай сустрэчы міністраў абароны краін НАТО ў Лондане.

У ГЕРМАНІІ ВЫБУХНУЛА БОМБА

Бомба часоў Другой сусветнай вайны падавалася ўчора ў час будаўнічых работ у Гетнгене на захадзе Германіі, у прамысловым раёне Рур.

250-кілаграмавая бомба здтанавала, калі яе выны з зямлі коўш экскаватара. У выніку выбуху 15



СЕНАТАР-ДЭБАШЫРКА

Сенатар штата Аляска Леслі Макгуайр заклікае скандал у самалёце. Супрацоўнікі авіякампаніі сцвярджалі, што сенатар не захацеў прыбраць свой камунікатор, хоць бортправаднікі папрасілі пасажыраў выключыць іх. Макгуайр працягвала набіраць тэкставае паведамленне, і пілота давялося спыніць кіраванне самалётам. Як сцвярджалі відэаочыя, сенатар абрахла пілотаў і супрацоўнікаў авіякампаніі і павадзіла сябе па-грубянска. Пазней яна выліла шклянку вады на бортправадніка, які адмовіўся падаваць ёй спіртное. Сама сенатар кажа, што вада пралілася выпадкова.

ФУТБОЛ... У МІНІ-СПАДНІЦАХ

Кіраўнік галадскага футбала прынялі рэвалюцыйнае новаўвядзенне: зараз футбалісты гэтага краіны будуць гуляць не ў шортах, як гэта робяць іх калегі ва ўсім свеце, а ў міні-спадніцах.

Прынята такое рашэнне было над ісікам самах футбалістаў. Дзвядцятры завілі, што не стануць больш наць шорты, а будуць гуляць у больш зручных кароткіх спадніцах. З вялікай доляй верагоднасці можна выказаць здагадку, што дадзенае новаўвядзенне на «ру» стварэна мужчынска частка аматараў футбала, колькасць гледачоў на трыбунах прыкметна павялічылася (зноў жа, за кошт мужчынскай часткі бальшчыкаў), гэтак жа як і цікавасць з боку тэлебачання. Гэтая навіна вядоўча спадабаецца прэзідэнту ФІФА Уолу Блатэру. Ён яшчы ў 2004 годзе прапанаваў футбалістам апрацоць больш аблягачыя шорты і футболкі, за што, дарэчы, быў раскрытыкаваны грамадскасцю.

Беларускі кінапакет

СЯБЕ ПАКАЗАЦЬ — ВОСЬ ЗАДАЧА ДЛЯ АЙЧЫННАГА КІНЕМАТОГРАФА

Між іншым, дзеля гэтага п'ятнаццаць гадоў таму «Беларусь-фільм» быў срод заснавальніку Мінскага міжнароднага кінафестывалю. Але першапачаткова задача ўсё яшчы не вырашана ў поўнай меры, і нашы татні кінаформоўцы перш за ўсё гасцямі, якія прывозіць сюды свае фільмы, прагледваюць іх, думаеце не толькі творчыя катэгорыі, але яшчы і матэматычны: на колькі гадоў мы адсталі? І кожны год напярэдні «Лістапад» хочацца паравнаваць, калі ж здарыцца такі момант, калі можна будзе адлучыць падчас конкурсу сапраўды гонар за беларускіе гульнявое кіно. Нам абыякавы: вось-вось... Днямі генеральны дырэктар Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Зямталін акрэсліў шэраг умоў, пры якіх колькасць можа перайсці ў якасць.

Сялёта «Беларусьфільм» прадастаўляе на «Лістапад» 18 карцін уласнай вытворчасці і гэтая самая вялікая колькасць за ўсё гісторыю існавання фінсцява. У адборную камісію Мінскага кінафестывалю прадстаўлены прэм'еры гэтага года — мастацкія фільмы «На спіне чорнага ката» рэжысёра Івана Паўлава, «Шчыт Айчыны» Дар'іса Оксаварова, «Стая» Дамітрыя Зайцава. Акрамя таго, будуць паказаны 5 тэлевізійных стужак у адыясловым конкурсе, які з'явіцца ў праграме фестывалю толькі з гэтага года. Правільна — наш фэсываль, што лепшае маем, то не будзем паказваць. Вось як наша кі-

надакументалістыка летас парадвала. І будзе працягваць радаваць — 7 негуплявых беларускіх карцін будуць змагацца за ўзнагароды ў сваім конкурсе. Журэ «Лістападскай» будучы пакараць з працы нашых аниматараў. І паспрабуюць перш за ўсё гасцямі, якія прывозіць сюды свае фільмы, прагледваюць іх, думаеце не толькі творчыя катэгорыі, але яшчы і матэматычны: на колькі гадоў мы адсталі? І кожны год напярэдні «Лістапад» хочацца паравнаваць, калі ж здарыцца такі момант, калі можна будзе адлучыць падчас конкурсу сапраўды гонар за беларускіе гульнявое кіно. Нам абыякавы: вось-вось... Днямі генеральны дырэктар Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Уладзімір Зямталін акрэсліў шэраг умоў, пры якіх колькасць можа перайсці ў якасць.

Зрэшты, гэта зразумела, калі ўлічыць, колькі дзяржаўных грошай пайшло на развіццё айчынай кінагаліны ў апошнія гады. Таму дзяржава — ці то вуснамі Прэзідэнта, ці то ішшага зацікаўленага грамадзяніна мена поўнае права спытаць пра вынік.

«Трэба ўсведамляць, што кінастудыя — не шарыкападшытніквы завод, каб выконваць планыя паказчыкі, у прыватнасці па эканаміі энэргарэсурсаў, — адзначыў Уладзімір Зямталін. — Чым больш мы робім карцін, тым большы расход электраэнэргі. Да таго ж мы знаходзімся ў ісіках падатковага прэсу, як звычайнае прадпрыемства».

І тут узнікаюць нюансы, напрыклад, нахонт таго, які трэба лічыць прыбытак ад кіно. Самы «таранч» прыклад — фільм «У чэрвені 41-га», які быў знішчаны на «Беларусьфільме» ў партнёрстве з расійскім бокам. Тэатрыстэ з Сяржэем Базэруквым у глаўнолай ролі быў паказаны па расійскім тэлеканале ГРТ. Карціна была прада-

ПРАБЛЕМА № 1 — ТРАўМАТЫЗМ ПЕШАХОДАў

Пра дэніжні даволі няпроста стан спраў на дарогах, пра намаганні сярэдняй аўтаніспецыі па зніжэнні колькасці траўматызму і смертнасці срод удзельнікаў дарожнага руху ўласны карэспандэнт «Звязды» пагуграў з начальнікам упраўлення ДАІ УУС Віцбэскага аблвыканкама падпалкоўнікам міліцыі Сяргеем МАТАРОНКАМ.

— Смерць на дарозе, бадай, самая бягзядулая смерць, — расказвае падпалкоўнік. — Але дарожная бяспека на дарогах — клопат не толькі адной Дзяржаўтаніспецыі, але і многіх зацікаўленых арганізацый, ды і ўсіх разважчых людзей. Другая справа, што ў коле самых розных клопатаў, у штодзённай мітусні многія звяртаюць на гэтую праблему вельмі мала увагі. Альбо не звяртаюць наогул. Мы ж прыкладаем максимум намаганняў для таго, каб памешчыць колькасць аварыяў.

— Якая праблема больш за ўсё хвалюе супрацоўнікаў ДАІ?

— Кожны дзень упэўніваецца ў тым, што асноўная прычына гібель на дарогах усё ж — сумна вядомы «чалавечы фактар»...

Як можна растлумачыць бестурботнасць людзей, якія кіруюць аўтамабілем альбо матацыклам, не маючы вадзіцельскай правы, пры гэтым у іх адсутнічаюць элементарныя навыкі ваджання? Альбо выплывуць вялікую дозу спітнага некатораеўх льянчэ, нормай сесці за руль. А ёсць тая, хто на небяспечным участку дарогі, дзе хуткасць абмежавана да 40 кіламетраў у гадзіну, едучы з хуткасцю 100.

На сёння праблема № 1 — траўматызм сярэд пешаходаў. Толькі з пачатку гэтага года з удзедам пешаходаў адбылося 209 ДТЗ, пры гэтым у 108 выпадках яны пакутавалі па сваёй віне.

З ранніх гадоў дзіця вучаць, як правільна павадзіць сябе ў адносінах з дарослым, у коле сяброў, знаёмых з правіламі этыкету. Але ўсебаковае развіццё нематчыка без вывучэння элементарных нормаў павадзінаў на дарозе. На жаль, узровень такога выхавання застаецца крайне нізкім. І, сапраўды, няпрэмна, калі виваваюць у гэтым толькі Міністэрства адукацыі і Дзяржаўтаніспецыю. Неабходны комплексны падыход да гэтага пытання. Павінна існаваць цесная сувязь паміж тэорыяй і практыкай. Напрыклад, калі вадзіцелі праходзяць навучанне ў аўташколах, тыя, у каго няма аўто, виваваюць правілы дарожнага руху самастойна на вуліцах. А вуліцы — школа жорстка.

— Тады адразу ўзнікае пытанне: у чым выйсце?

— Хай вашы чытачы правільна зразумюць тое, што я скажу далей — у першую чаргу будзем старацца, калі можна так скажаць, вяртаваць тых, каго ішчы можна. Я маю на ўвазе дзвядцятры. Калі асноўнае намаганне мы пераарыентуем на прафілактычную работу ў дзівчынска, школах, іншых навучальных установах, зможам змяніць сітуацыю. Хай нават не праз год, а праз пяць.

— А як жа дарослыя? Хай гінучы? Няўжо ніхто не будзе ім нагадаваць пра банальныя правілы бяспекі?

— Не трэба згучаць фарбы. Навучыцца і, самае глаўное, выпрацаваць прывычку прытрымлівацца правілаў дарожнага руху — ніколі не позна. Другая справа — жаданне. У сваю чаргу будзем караць тых, хто ўпарта парушае правілы.

— Вельмі часта ў газетах расказваюць аб герайчых дзеяннях супрацоўнікаў ДАІ. Разам з тым сустракаюцца і крытычныя публікацыі. Як вы да гэтага ставіцеся?

— Мы, бадай, самае адкрытае і даступнае для журналістаў падраздзяленне МВС. Штодзень на вуліцах вы часцей за астатніх бачыце інспектараў ДПС. Менавіта таму пра іх часта пішучы і шмат гавораць. Нічога дрэннага ў гэтым няма.

Караючы ўдзельніка руху, інспектар даволі часта выслухоўвае альбо пагрозы «знайці управу» у тым ліку ў газеце, альбо непрыемныя выказванні. Дарэчы, вельмі круўдны, калі некаторыя выданні друкуюць на сваіх старонках лісты такіх «чаротельч», нават не пацкаўшыся думкай ішчыца ўласнага канфіліку. Пяля такой публікацыі дазваза сваю праўду вельмі ішчыка, бывае нават дарэмна — меркаваны ў чытачоў ужо склаўся ўяўна не на карысць супрацоўніка ДАІ. Калі інспектар сапраўды перавысў свае паўнамоцтвы, парушаў закон — давайце разбірацца разам. **Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

Працэдура ўвозу беларускіх аўтамабіляў

У Расію прадаўжае дзейнічаць

Аб гэтым паведаміў у Мінску журналістам старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Аляксандр Шліпешкоў. На яго думку, «гэта пытанне знаходзіцца больш у палітычнай плоскасці, чым у мытнай». Таму рашэнне ў гэтым выпадку павінны прымаць дырэктыўныя органы. Начальнік упраўлення арганізацыі мытнага кантролю ДМК Беларусі Мікалай Бурш нагадаў, што Расія ўвела так званыя пасведчанні аб ўвозе транспартнага сродку (ПТС), у тым ліку для транспарту, зарэгістраванага ў Беларусі. Пакуль змяненні адбыліся толькі ў адносінах да рэйсавых аўтабусаў: пасведчанні на іх выдаюцца на тэрмін да 6 месяцаў. У адносінах да ўсіх астатніх транспартных сродкаў Беларусі ПТС не адмяняліся.

ДМК не плануе змяненню ставак мытных пошлін на ўвоз у Беларусь патрыманых аўто. Аб гэтым паведаміў у Мінску журналістам, адказваючы на пытанне карэспандэнта БЕЛТА, начальнік упраўлення тэрэфнага рэгулявання і мытных плаццоўкаў Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі Сяргей Полуздзень. «У Беларусі цяпер дзейнічаюць павышаныя стаўкі мытных пошлін на ўвоз патрыманых аўтамабіляў. У гэтых адносінах заканадаўства стабільнае, і ў бліжэйшай перспектыве змяненні пошлін не чакаюць як у адносінах да патрыманых грузавак аўтамабіляў, так і да легкавак», — сказаў ён. Цяпер на ўвоз у Беларусь грузавак, былых ва ўжыванні, дзейнічае мытная стаўка 50 працэнтаў, але не менш як 2,2 еўра за куб. см аб'ёму рухаўка.

Каб не змяншалася лясное багацце

Бялястаскім быў сёлета ўраган да лесаводу Міншчыны, у прыватнасці работніку Бярэзінскага лясгаса: на плошчы больш за 3 тысячы гектараў наламаў ён туд дрэў. На дапамогу бярэзічанам для расчэсты пашходжанна сцыхій лесу прыйшлі лесаводы з усёй рэспублікі і ў першую чаргу з Мінскага вытворчага лясгаспадарчага аб'яднання. Да сённяшняга дня ад буралому ачышчана большая частка тэрыторыі, пры гэтым каля 450 тысяч кубаметраў узятай з яе драўніны пушчана ў справу. «Прыдзе час, і на гэтых тэрыторыях зноў зашумяць лясы», — значаючы ў мінскім лясгаспадарчым аб'яднанні.

У аб'яднанні сёлета дружна правялі тыдзень лесу, які прайшоў у красавіку. У гэтай акцыі ўзялі ўдзел больш за 8 з паловай тысяч чалавек.

— У аб'яднанні ўсё робіцца для таго, каб наша лясное багацце не змяншалася, а, наадварот, павялічалася, — падкрэслівае яго генеральны дырэктар Міхаіл Амельяновіч. — У нас працуюць людзі, па-сапраўднаму ўлюбёныя ў нашу лясную справу. Мы ганарымся нашай прафесіяй...

Да слоў Міхаіла Міхайлавіча варта дадаць: Мінскае вытворчае лясгаспадарчае аб'яднанне на выніках работы за другі квартал прызнана лепшым у галіне. Добры падарунак зрабілі самі сабе яго работнікі да свайго прафесійнага свята.

Іван АЛЯКСАНДРАЎ.

Паводле Бішкекскага пагаднення, усё матэрыяльнае, што засталася на тэрыторы

Краіна Здарова

Выпуск
№ 43 (99)

Атрутны далікатэс

У Беларусі, паводле звестак на 19 верасня, ад атручэння грыбамі пацярпелі 90 чалавек (89 выпадкаў). Аб гэтым паведаміў выканаўчы аб'явіцель загадчыка аддзела гігіены харчавання Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Юрый Гаранюк.

Паводле яго слоў, самая вялікая колькасць пацярпелых па-ранейшаму зарэгістравана ў Мінску — 59 выпадкаў, у якіх пацярпелі 60 чалавек. У Брэсцкай і Віцебскай абласцях адзначана па тры выпадкі атручэння грыбамі, у Магілёўскай — 10. На Гомельшчыне зарэгістравана 6 выпадкаў, у Мінскай і Гродзенскай абласцях — па чатыры.

Як адзначаў Ю. Гаранюк, адна з асноўных прычын атручэнняў грыбамі — ужыванне ў ежу так зва-

ных ліжывых або ўмоўна ядомых грыбоў. Акрамя гэтага, былі зафіксаваны выпадкі атручэнняў, звязаныя з няправільным прыгатаваннем грыбоў. Каб пазбегнуць атручэння ўмоўна ядомымі грыбамі, неабходна двойчы (не менш як 50 хвілін кожны раз) іх адварваць. Пасля варкі трэба прамываць праточнай вадой, а затым старанна прасмажыць або патушыць.

Спецыялісты нагадваюць, што не варта збіраць і есці неведомыя, малавядомыя, а таксама старыя і чарвівыя грыбы, куляць іх не на рынках. Сартаваць і гатаваць грыбы пажадана адразу пасля збору, у дакладнасці выканаўчы тэхналогію прыгатавання. Нават пра лёгкім недамаганні пасля ужывання ў ежу грыбоў трэба звярнуцца да ўрача.

Вольга ШВАЙКО, БЕЛТА.

У ЧАРГУ — ЗА ЗДОРОВЫМ ЛАДАМ ЖЫЦЦА

Штогадовыя выставы-кірмашы «Садзейнічанне здравому ладу жыцця» набываюць усё большую папулярнасць у Брэсце. Летась на выставе павялічылі колькасць экспанатаў больш за 15 тысяч чалавек. Сёлет за тры дні чакаеца яшчэ больш наведвальнікаў. Найбольшым попытам горадзян карыстаецца той раздзел выставы, дзе праводзіцца дыягностыка здароўя. За спецыяльнымі столамі прыём вядуць і кансультацыйныя ўрачы: педыятр, гінеколаг, андролог, стоматалаг, касметолог, алерголаг, дэрмата-венералаг, кардыёлаг, анкалаг, гігіеніст, нарколаг, псіхіятр, псіхолог, валеалаг. Тут жа можна памераць ціск, зрабіць электракардыаграму сэрца, працэсульту ультрагуквое даследаванне шчытападобнай залозы. Сёлет у брэсцкай выставе бярэ ўдзел таксама Мінскі абласны дыспансер спартыўнай медыцыны, і ўсе ахвотныя могуць прайсці камп'ютарную дыягностыку сваіх спартыўных магчымасцяў, гэта значыць, даведацца, наколькі арганізм гатовы да фізічных нагрузак.

Да кожнага са столаў літаральна встройваецца чарга. Па выніках даследавання і кансультацый чалавек выдаюць папярта здароўя, кліентам падрабязна расказваюць, што трэба змяніць у прывычным ладзе жыцця, якому харчаванню аддаваць перавагу, на які орган ці сістэму свайго арганізма зваротнае ўвагу. Ну а каму трэба, становіцца яшчэ тэрмінова ісці ў спецыялізаваны.

На кірмашы прадстаўлены самыя розныя прадпрыемствы нашай краіны і блізкага замежжа. Адрозненне пры ўрачыстага адкрыцця мэралпрэзентацыі вытвор-

цы сталі рэкламаваць свае сокі, малочныя і мясныя прадукты, мёд, спартыўны інвентар, лекі, медтэхніку і абсталяванне. Хоць у нас добра ведаюць і любяць кобырнікі, бярозавыя сокі, высокакаўскае, брэсцкія малочнікі, ля прэзентацыя стала і прыкладу Слуцкага сырабнага камбіната стаяла чарга — цікава ж паспрабаваць, як гатуюць суседзі. Ваша пакарная слуга таксама закупіла пакет слухай прадукцыі і, трэба сказаць, не расчаравалася. Хоць было б не патрыятычна сказаць, што нашы пружанскія сыры, бо кобырнікі кефір не такія смачныя, але іх мы купілім кожны дзень. У тым і цікаваць выставы — паспрабаваць іншае, ну а для вытворцаў прамая выгада — сябе лішні раз паказаць. А вось што здзіўляе, дык гэта спрэс райскай мля: ніводнага беларускага членам са сваёй прадукцыяй не было.

Цікавую прэзентацыю сваіх лекавых сродкаў, БАДаў, сіропаў наладзіў Драгічынскі завод «Эксон». А на сапраўды, купілім часта замужчына, а сваіх гаючых сродкаў на роднай шыпшыне ды рабіне не ведаем.

Спартыўныя клубы заклікалі далучацца да іх, грамадскія арганізацыі расказвалі пра свае праграмы па здравым ладзе жыцця. На тое ў кірмаш, каб кожны хваілі і прапагандавалі сябе. Да таго ж арганізатары пастараліся, каб удзельнікам і наведвальнікам было весела і камфортна: на выставе працуе ўдзельнікі мастацкай самадзейнасці, у праграме таксама шмат паказальных выступленняў спартсменаў. Нездарма ж выстава праводзіцца ў «Вікторыі» — адным з буйнейшых спарткомплексаў Брэста.



Ларыса Лучко, кіраўнік прэс-цэнтра выставы:
— Летась мы праводзілі сацыялагічнае апытанне ўдзельнікаў выставы. Пасля яе наведвання 49,7 працэнта рэспандэнтаў захацелі бачыць надалей увагі захаванню і ўмацаванню здароўя, а ў 24,3 працэнта з'явілася жаданне памяншаць свой лад жыцця на здарова.

Марыя Шык, пенсіянерка:
— Мяне прывяла мая суседка Антаніна Пятроўна, яна летась была на выставе. За гадзіну мы ўжо прайшлі дыягностыку ў асноўных спецыялістаў, атрымалі парады. Купілі прадукты і прыйшлі да высноваў, што цэны ў некаторых удзельніках выставы і магазінах. Яшчэ збіраемся купіць травяныя чаёў.

Ташыяна Кавальчук і Настася Страхава, члены фітнес-клуба «Шахіра»:
— Ідзце ў фітнес-клубы, спартыўныя секцыі, займайцеся гімнастыкай, аэробікай, каланетыкай. Любіць фізічныя практыкаванні, якія выканаюцца пастаянна, з'яўляюцца лекавым сродкам. Рухайцеся і будзьце здаровы!

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ВАДА НЯСЕ ІНФАРМАЦЫЮ. ПРА НАС ДЛЯ НАС

Нашы продкі верылі, што роля і значэнне вады для нас не абмяжоўваюцца толькі нармалізацыяй воднага балансу і гігіенічнай функцыяй. Яны ведалі, што звычайная вада пры пэўных умовах можа станавіцца то цудадзейнымі лекамі, то смяротнай атрутай (жывая і мёртва вада). Так, хрышчэнская вада, загавораная вада (на якую начыталі малітвы) доўга не псеўца і станоўча ўздзейнічае на здароўе. Наадварот, вада, якая мела прамы кантакт з цэлам нябожчыка ці пэўнае дачыненне да абраду пахавання, лічылася мёртвай, небяспечнай для жывых. Яе забаранялася пакідаць у хаце, паліваць ёй грады і г.д. Такую ваду выкарыстоўвалі ведзьмакі для навадзнення псыты і ў літаральным сэнсе для «жывання» чалавека са свету.

Сучасная навука таксама пацвердзіла шматграннасць вады. Вынікі эксперыментаў, праведзеных рознымі навукоўцамі ў розных кутках Зямлі, паказалі, што самая распаўсюджаная і неабходная для жыцця на планеце вадаксы — універсальны носьбіт інфармацыі і можа перадаваць яе любому жывому арганізму (нічога здзіўнага, калі ўгадаць, што наша цэла больш чым на 80 працэнтаў складаецца з вады).

ЖЫВАЯ І МЁРТВАЯ
Любая вада мае пэўную вібрацыю, якую сёння можа зафіксаваць з дапамогай прыбораў. У загаворанай, хрышчэнскай вады вібрацыя не такая, як у звычайнай. Вібрацыя вады можа змяняцца, і гэты змяненні можна зафіксаваць інструментальна.

Кіеўскія, маскоўскія, японскія і многія іншыя замежныя вучоныя правялі шэраг незалежных эксперыментаў па вывучэнні інфармацыйнай функцыі вады, для чаго перадавалі ёй то негатывіўную, то пазітыўную інфармацыю. У першым выпадку ваду пракліналі, абражалі, вымаўлялі ў яе «прысутнасць» грубыя словы і з дапамогай прыбораў фіксавалі змяненні яе вібрацыі. Потым гэтай вадой палівалі кветкі і засяяныя збожжам палі. Памятаеце народныя казкі, дзе ўгадвалася жывая і мёртва вада? Вось такую «абражаную» ваду можна смела назваць мёртвай, бо яна негатывіўна ўплывае на ўсё жывое. Кветкі, якія стаялі ў такой вадзе, вельмі хутка гінулі, палі давалі малую ўрадлі. Калі такую ваду замарозіць, яе крышталі будуць мець асіметрычную, неспрыгожую, нават пачварную форму. У адрозненне ад вады, якую «заряджалі» малітвамі, смехам, пішчотнымі добрымі словамі. Для яе падцёме азначэнне «жывая». У такой вадзе зразненне кветкі сталі значна даўжэй, на палях, палітэх «жывой» вадой, выспявалі надзіва багатыя ўрады, а пры замарожванні яна ўтварае прэгожыя гарманічныя сіметрычныя структуры.

Эксперыменты паказалі, што вада ўспрымае інфармацыю і пры кантакце перадае яе жывым клеткам. Прычым першае мае значэнне ў гэтым працэсе мае не столькі сэнс слоў, колькі энергетыка — станоўчая ці негатывіўная, — з якой яны вымаўляюцца. Яна ў большай ступені рэагуе на наш настрой, хоць і на вібрацыю гукаў у словах таксама «адгукаецца» пэўным змяненнем вібрацыі.

Даследчыкі сцвярджаюць, што раз у год, на Вадорыцка, адбываецца поўная змена цыкла вады: уся назапашаная ёй інфармацыя, сіраецца. Гэта выключна важная для нас уласцівасць вады. Калі б не функцыя самаачышчэння, вада перадавала б нам увесь боль, увесь негатывіў, які назапашыўся на Зямлі. З такім «багажом» чалавеку немагчыма было б выжыць. А так кожны год вада пазбавляецца ад «запісанай» інфармацыі і становіцца «нулявой», нейтральнай (без пазітыўнага ці негатывіўнага энергетычнага зараду). Менавіта па гэтай прычыне хрышчэнская вада не псеўца, нават калі яна ўзятая з вадаёма.

Самаачышчэнне адбываецца і падчас колазаварту вады ў прыродзе (пры выпарванні акіянаў, кандэнсацыі вільгаці ў аблоках, пры выпадзенні ападкаў і г.д.). Нейтральнай, па вялікім рахунку, можа на лічыць і воднаправодную ваду.

Вода можа «запісваць» не толькі нашы думкі, эмоцыі, энергетыку слоў, але і стан усіх органаў і сістэм нашага арганізма.

Каб прывязаць да сябе каханнага, славянскія жанчыны здарова гатавалі «прываротныя» стравы. Гэта маглі быць усё, што заўгодна — каша, кісель, гарбата і г.д. Галоўнае, каб створаная страва была з любімым настраем. Тады і адносіны з каханым паліпшаліся.

Між іншым, інфармацыйная функцыя вады распаўсюджваецца і на алкаголь (не трэба забывацца, што гэта таксама вадаксы, якая ў многім валодае якасцямі вады). Таму жонка, якая дзям за днём «піле» свайго пітушка мужыка, папракае яго гарэлкай, абражае, называе алкаголікам, піяніца і г.д., свайй разбураўральнай энергетыкай праграмуе «на мінус» усю вадаксы, якую спажывае яе «палаво». І скончыцца ўсё сапраўдным алкаго-



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

лізімам. Як бы гэта ні было цяжка, трэба пастаралася настраіцца на пазітыў і перадаваць каханаму з вадой станоўчыя думкі (ты — моцны, рашучы, адказны, ты зможаш пераадолець сваю слабасць).

«ПРАСМЯЯНАЯ» ВАДА

Калі мы зварылі кампот і на кухні, у «яго прысутнасці» моцна па-скандзілі, — з'явіцца вялікая верагоднасць таго, што наш ягдана-фруктовы напой атрымае негатывіўны зарад. Як гэта праверыць? Самы просты спосаб — выкарыстаць метада маятніка. У якасці маятніка падцёме любы металічны прадмет (напрыклад, прасцінак), які вешаецца на нітку і падносіцца да цэнтра ёмістасці з вадой (у нашым выпадку — да каструлі з кампота). Калі прасцінак стане абравацца на падзвіжнікавай страляці, значыць гадзікца мае зарад «плюс». Калі пачне круціцца ў адваротным накірунку, значыць вада заражана на мінус. А калі маятнік увогуле не рухаецца, значыць вадаксы «нулявая», нейтральная.

Як зняць негатывіўны «зарад» з нашай стравы (калі выліваць шкада, а ўжываць — страшна)? Перапісаць праграму вадаксы «на пазітыў» і «зарядзіць» станоўчай энергетыкай можна некалькімі спосабамі: начытаць малітвы, проста пагаварыць з вадой як з драгім чалавекам, назваць яе пішчотнымі словамі, альбо «прасмяяць» ваду.

Стам з двух бакоў ад ёмістасці з вадой далікі — наспраць адна адной (на іх пры гаданні можна намаляваць вясёлня «смайлікі») і ўцяляе, што далікі смяюцца (некаторыя пры гэтым пачынаюць адчуваць у далонях вібрацыю энергалаптокаў).

Для лепшага ўсведамлення працэсу можна ўсімжацца яшчэ і вуснамі. Галоўнае — настроіцца на пазітыў. Пакуль звяжыцца сваймі пліты, у думках пажадаць сваймі блізка, для каго вы гатуеце, здароўя, удачы, усяго, што ім неабходна. Перадаць страве, на стварэнне якой працуеце, свае найлепшыя пачуццвы членам сям'і.

Каб прывязаць да сябе каханнага, славянскія жанчыны здарова гатавалі «прываротныя» стравы. Гэта маглі быць усё, што заўгодна — каша, кісель, гарбата і г.д. Галоўнае, каб створаная страва была з любімым настраем. Тады і адносіны з каханым паліпшаліся.

Між іншым, інфармацыйная функцыя вады распаўсюджваецца і на алкаголь (не трэба забывацца, што гэта таксама вадаксы, якая ў многім валодае якасцямі вады). Таму жонка, якая дзям за днём «піле» свайго пітушка мужыка, папракае яго гарэлкай, абражае, называе алкаголікам, піяніца і г.д., свайй разбураўральнай энергетыкай праграмуе «на мінус» усю вадаксы, якую спажывае яе «палаво». І скончыцца ўсё сапраўдным алкаго-

лізімам. Як бы гэта ні было цяжка, трэба пастаралася настраіцца на пазітыў і перадаваць каханаму з вадой станоўчыя думкі (ты — моцны, рашучы, адказны, ты зможаш пераадолець сваю слабасць).

тэм нашага арганізма. Больш за тое, яна можа стаць добрым тэрапеўтычным сродкам, які не мае супрацьпаказанняў.

Пастаўце на ноч ля ложка шлянку з вадой. Пакуль вы будзеце спаць, яна «счытае» з цэла інфармацыю аб стане вашага здароўя, трансфармуе яе і прадстаўіць «выпраўлены» варыянт. Раніцай гэтая шлянка вады стане лепшым лекавым сродкам. Не абавязкова выпіваць цэлую шлянку. Дастаткова некалькіх глыткоў, каб «запусціць» свой арганізм на самаадаўленне. З дапамогай такога простага метаду многія людзі пазбавіліся ад сваіх хранічных хваробаў. Зварыце ўвагу: спосаб працы, толькі калі сьведомасць «адключаецца» (у сне) і мы не забуджваем ваду сваёй ментальнай інфармацыяй, сваімі думкамі.

ЭНЕРГАВІБРАЦЫЙНЫЯ МАТРЫЦЫ

Гэта сумесная распаўсюдка аичынных навукоўцаў і лекараў, у эффект грунтуецца менавіта на выкарыстанні інфармацыйнай функцыі вады. Энергавібрацыйныя матрыцы прызначаны для зарадкі вады, з дапамогай якой праводзіцца карэкцыя ўсіх сістэм арганізма. Знешне — гэта складаныя сіметрычныя малюнкы рознага колераў.

«Матрыцы заснаваны на тоніках вібрацыяў здаровага чалавека арганізма, — расказвае адна з распаўсюдчыкаў Ірына СМІРОВА. — Не скарот, што кожны орган, кожная жывая клетка мае сваю вібрацыю. Прычым у хворай і здравой клеткак гэтая вібрацыя будзе рознай. Матрыца разлічана на тое, каб аднавіць у клетках здаровае вібрацыю.

Мы ведаем, што наш арганізм на 80 працэнтаў складаецца з вады, і што вада — універсальны носьбіт інфармацыі, які можа перадаць яе клеткам. Гэта нагадвае схему работы камп'ютара: мы задаём пэўныя параметры (вібрацыі здравых клетак), вада і пераносіцца. А клеткі адпаведным чынам рэагуюць — ствараюць ваду на «здоровую» вібрацыю. Інфармацыя матрыцы крыху мацнейшая, чым інфармацыя самоі клеткі, за кошт гэтага і адбываецца аднаўленне нармальнай функцыі клетак і ўсяго арганізма.

Беларускія і расійскія фізікі правялі шэраг выпрабаванняў матрыцы. Было эксперыментальна пацверджана, што пасля «зарядкі» з дапамогай матрыцы вада змяняе сваю вібрацыю.

Першыя варыянты энергавібрацыйных матрыц з'явіліся яшчэ ў старажытныя Егіпце, а можа і раней. Даўно было падмечана, што кожны з сямі асноўных колераў мае пэўную даўжыню хвалі і аказвае сваё ўздзеянне на жыцц арганізма. Паводле тэорыі чакраў, якія налічвае тысячгагодзі, кожная з сямі чакраў (энергетычных каналаў) мае свой колер і сваю ноту. Зда-

рочная чакра вылучаецца чыстым колерам і гукамі, чыстай вібрацыяй. З гэтага мы і пачыналі. Матрыцына разлічаны даўжыню хвалі для вібрацыі кожнай з сямі чакраў і ў адпаведнасці з гэтым раскручвалі ліст паперы па гадзіннікавай страляці. Так кожная чакра атрымала свой вобраз, візуальнае ўвабачэнне. Кожны малюнак мае «насыцілі» (зарядзілі) адпаведным чыстым (а значыць, здравым) колерам на лампе біпэйтрон і адпаведным гукам.

Калі мы рабілі «раскрутку» па шоста чакра (Аджна, трэцім воку), якая адказвае за яснабачанне, дазваляе бачыць аўру і паршэнні бясплёды чалавека, мы атрымалі старажытныя магічныя сімвалы, які людзі выкарыстоўвалі для абароны ад зла тысячы гадоў таму, — Зорку Эрцігма. Гэта дванаццаціражовая зорка з роўнабаковым крыжам унутры. Мы атрымалі такі сімвал эксперыментальна, з дапамогай камп'ютара і сучасных прыбораў, а нашы продкі карысталіся ім 4-5 тысяч гадоў таму, калі, натуральна, такой тэхнікі не было і ў самых фантастычных прагнозах. Нашы продкі ведалі не толькі зорку Эрцігма, яны карысталіся многімі магічнымі сімваламі. Напрыклад, на егіпецкіх пірамідах — размешчана шмат рытуальных малюнкаў, які да нашых дзён выпраменьваюць пэўную вібрацыю, часам — небяспечную для жыцця. Ёсць рытуальныя знакі і на долмянах — каменныя культывыя збудаванні старажытных славян. Яны таксама нсуць пэўную вібрацыю. Адкуль да нашых продкаў трапілі веды пра магічныя сімвалы, якія мы сёння атрымліваем з дапамогай сучаснай тэхнікі і называем энергавібрацыйнымі матрыцамі? Было гэта веданне інтуітыўнае, ці засталася ў спадчыну ад больш старажытных і высокаразвітых цывілізацый, — невядома».

Камплекты сучасных матрыц прызначаны для зарадкі вады, утрымліваюць 7 малюнкаў. Яны складаюцца стосам — у строгай калеровай пэрыядаінасці (як у вясёллі) — з чырвонага па фіялетавы і з фіялетавы па чырвоны, а зверху на іх ставіцца поусд з вадой. Як сем колераў вясёлкі разам даюць агульныя белы колер, так сем энергавібрацыйных матрыц даюць адзіную вібрацыю здаровага арганізма. Камплекты матрыц індывідуальныя. Яны ствараюцца з канкрэтным чалавекам, з узраўненнем энергетыкі свайго гаспадары, таму перадаваць іх у чужыя рукі не рэкамендуецца.

Безумоўна, матрыцы — гэта не панacea, а хутчай падтрымка, папярэджаюць распаўсюдчыкі. Наша здароўе і наша самаадаўленне ў першую чаргу залежыць ад нашых думак. Для таго, каб павялічыць станоўчы эффект матрыц, неабходна адпаведным чынам змяніць свой настрой, псіхічны стан, сваё мысленне, настраіцца на пазітыў.

Ірына МІНДАЛЁВА.

Ф. СІП-1 Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь

АБАНАМЕНТ на газету **ЗВЯЗДА** з біяграфічным укладаннем (індекс выдання)

«ЧЫРВОНА ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», «КРАІНА ЗДОРОВА», «ЖЫРАДОЛ», «КУПІЛІ ЛЕПШАЕ», «НАСУТЕРКА ЧАРНОБЫЛЮ» Колькасць камплектаў

на 2008 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)
Куды _____ (адрес)
(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету **ЗВЯЗДА** з біяграфічным укладаннем (індекс выдання)

«ЧЫРВОНА ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», «КРАІНА ЗДОРОВА», «ЖЫРАДОЛ», «КУПІЛІ ЛЕПШАЕ», «НАСУТЕРКА ЧАРНОБЫЛЮ» Колькасць камплектаў

Кашт падпіскі _____ руб.
пераад-расуікі _____ руб.

на 2008 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)
Куды _____ (адрес)
(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на IV кв. або 2-е паўгоддзе 2008 г. — запўняйце картку ўдзельніка, выразаеце і дасылайце яе да 4 кастрычніка ў рэдакцыю на адрас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падпісчык можа выйграць у якасці прызоў гадзіннік, майкі, бейсболкі, 7 тэлевізараў «Віцязь» і суперпрыз — халадзільнік. Розыгрыш прызоў праводзіцца 7 кастрычніка 2008 г., вынікі публікуюцца ў газеце «Звязда» да 18 кастрычніка.

Атрымаць прыз можна ў рэдакцыі да 20 снежня 2008 г. пры прад'яўленні квітання ад падпісчы на «Звязду» на IV квартал 2008 года і пашпарта. Дастаўку тэлевізараў і халадзільніка ажыццяўляе рэдакцыя. Пасля 20 снежня выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца.

Больш падрабязна правілы гульні «Падпішыся на «Звязду» чытайце ў нумары газеты за 2 верасня 2008 года. Удачы ў гульні!»

Тэрмін правядзення гульні — з 02.09.08 на 18.10.08.

4 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на IV квартал або 2-е паўгоддзе 2008 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____ (адраснае сувязі) _____ на IV кв. або 2-е паўгоддзе 2008 г.

Жатні адрас і тэлефон _____ (індекс) _____

Удачы ў розыгрышы!

Інфарм-укол

ЯКІМ ХВАРОБАМ СПРЫЯЮЦЬ ПЛАСТМАСАВЫЯ ВЫРАБЫ?

Як сцвярджаюць брытанскія даследчыкі, высокія ўзроўні бісфенолу — хімічнага складу, які звычайна выкарыстоўваецца падчас вырабу пластмасавай упакоўкі для ежы і напояў, звязаны з сардэчна-сасудзістай хваробай, дыябетам другога тыпу і адхіленнем ферментаў печані.

Бісфенол — адзін з самых распаўсюджаных хімікатаў у свеце. Невергодная колькасць спажываецца тавараў з пластмасы ўтрымлівае бісфенол. Акрамя таго, рэчыва трапляе ў наш арганізм з ежай і пітнай вадой, праз зубныя пломбы, крэмы для скуры і хатні пыл.

Моцнае ўздзеянне рэчыва прыводзіць да развіцця хранічных захворванняў, жакуць спецыялісты, якія даследавалі каля паўтары тысячы чалавек. Аказалася, што нават сярэдня канцэнтрацыя бісфенолу павышала верагоднасць сардэчна-сасудзістай паранжэння і дыябету. Высокія ўзроўні павялічвалі небяспеку ў тры разы. Так-сама хімікат адмоўна адбываецца на рабоце некаторых ферментаў печані.

ХОЛАДНА 3-ЗА... АДЗІНОТЫ

У псіхалагічным эксперыменте канадскія спецыялісты падзялілі ўдзельнікаў на дзве групы: у першай добраахвотнікам прапаноўвалася прыгадаць выпадкі, у якіх яны былі выдалены з групы, клуба ці любога іншага аб'яднання, а ў другой людзі, наадварот, угадвалі тыя моманты, калі іх прынялі ў сацыяльную групу. Пасля ўсіх папрасілі ацаніць тэмпературу ў пакоі, дзе яны знаходзіліся. Тыя, хто ўгадаваў негатывіўны вопыт ізаляцыі, казалі аб больш нізкай тэмпературы. Па меркаванні псіхологаў, адмоўны ўспаміны аб адзіноце прымуслі людзей успрыняць клімат павышаным як халодны і нават перажыць дрыжыкі.

У другім эксперыменте ўдзельнікі гулялі ў камп'ютарную гульнію — кіданне мяча. Гульнія была распрацавана так, каб некаторым шар кідалі некалькі разоў, а іншыя рэдка атрымлівалі пас.

Пасля гэтага людзям далі на выбар гарачую каву, кока-колу з лёдам, яблык або суп. Тыя, хто быў абдзелены ўвагай у гульні, аддалі перавагу гарачаму напою або супу. Эксперты зноў адзначылі такія вынікі з фізічным аздаваннем холаду пасля сацыяльнага выдалення і папчылі, што гэта адкрывае новыя магчымасці ў вывучэнні ўзаемадзеяння паміж навакольным асяроддзем і псіхалогіяй.

ЧЫСТКА ЗУБОЎ ДЗЕЛЯ ЧЫСТЫХ САСУДАЎ?

Дрэнныя зубы, хворыя дзясны і недастатковая гігіена ротавай поласці даводзяць да сардэчнай хваробы.

Падчас карыесу, хваробаў дзяснаў і нерэгулярнай чысткі зубоў у кроў трапляе каля 700 розных тыпаў бактэрый, што істотна павышае рызыку сардэчнага прыступу, жакуць брытанскія і ірландскія мікрабіёлагі.

Калі бактэрыі трапляюць у кроў, яны сутыкаюцца з фрагментамі, названымі пластынкамі, якія садзейнічаюць згустванню крыві. Такім чынам, бактэрыі і пластынкі часткова блакуюць сасуды. Урачы нагадваюць аб неабходнасці рэгулярнага наведвання стоматалага і ўважлівага стаўлення да стану зубоў.

Падрыхтавала Святлана БАРЫСЕНКА.



МІНСК ЯК ГОРАД-ЛЕС

Хочацца думаць, колькі будзе існаваць Мінск, столькі будзе адмыслова працаваць яго здаровыя «лёгія» — лясны ды лясары. Першая трывалая ўмова для гэтага была створана амаль сорак гадоў таму, калі нарадзілася УП «Мінская лясаркавая гаспадарка». Што датычыцца другой, то тут не усё так проста, паколькі другую ўмову нармальнага функцыянавання сталічных «лёгіяў» павінны забяспечыць звычайныя карыстальнікі гэтых самых лясцоў і лясароў — у цэлым насельніцтва. У гэтым сэнсе пакуль не зусім зразумела, чаму некаторым з нас так цяжка дацца навука асвадзіць і павялічыць самаадданай працы леснікоў?

Дарэчы, сама Мінская лясаркавая гаспадарка і тут спрабуе рабіць, што можа: намагаецца не толькі рыхтаваць сабе будучыя кадры, але і прывіваць навуку разумных паводзінаў у дачыненні да прыроды, аказанні практычнай дапамогі ў абароне лясцоў. Так, на базе самой гаспадаркі і некаторых сярэдніх школ цяпер функцыянуюць шэсць школьных лясніцтваў. Аднак экалагічнае выхаванне моладзі толькі гэтым не абмяжоўваецца. Штогод, восенню і вясной, згодна з адпаведным рашэннем гарвыканкама, у сталіцы праводзяцца месячнікі па наведванні парку ў лясцоў — з актыўным удзелам вучняў агульнаадукацыйных школ, навучэнцаў вучылішчаў, курсантаў Акадэміі МУС, членаў БРСМ.

Наогул багацце прадпрыемства складаюць лясаркавая частка зялёнай зонай — 30 тысяч гектараў і гарадскія лясцы — 2,6 тысяч гектараў. Крыху больш за палову ўсіх сталічных лясцоў размяшчаецца на тэрыторыі Заводскага раёна, астатнія — у Партызанскім, Цэнтральным, Пешамайскім, Савецкім і Фрунзенскім. Арганізаваны сем дзяржаўных заказнікаў: шэсць бялагічных — «Охнаўскі», «Лебядзіны», «Глебкаўскі», «Сіцкілева», «Крыніца», «Прылуцкі» і адзін ландшафтны — «Прылепскі». На балансе Мінскай лясаркавай гаспадаркі — пляжы на вадасховішчах «Заслаўскае», «Цянскае», «Дразды», «Крыніца», «Піч» і «Вяча».

Паводле слоў дырэктара УП «Мінская лясаркавая гаспадарка» Георгія КУРЫЛОВІЧА, прадпрыемства займаецца аднаўленнем, добраўпарадкаваннем і аховай гарадскіх лясцоў і зялёных зонаў. Згодна з Праектам арганізацыі і развіцця лясной гаспадаркі на 2000—2009 гады, лясаркавая гаспадарка выконвае шэраг як лясаркава-дзяржаўных, так і супрацьпалажарных, культурных, ахоўных і іншых мерапрыемстваў.

— Нашы асноўныя дзейныя скіраваны на ўтрыманне лясцоў і лясароў у гарадскім асяродку і зонах адпачынку ў належаў санітарным стане, — тлумачыць Георгій Леанідавіч. — Асабліва важна правядзенне нашай гаспадарчай дзейнасці з улікам тое, што ў лясцоў забаронены высеўкі гадоўнага выкарстання, нарыхтоўка

чыя, сухастойныя, пашкоджаныя захворваннямі дрэвы і дрэвы, якія адстаюць у росце. Нашы дзейныя скіраваны на паляпшэнне санітарнага і якаснага стану лясцоў, на фарміраванне высокадэкаратыўных устойлівых насаджэнняў, стварэнне лясаркавых ландшафтаў і паляпшэнне умоў адпачынку мінчан...

Дарэчы, сёлета актыўна ствараюцца лясарыкі ў раёне пасёлка Пяперскага, на вуліцах Ваўпшава і Нікіфарова. Робіцца гэта дзякуючы рэканструкцыі і добраўпарадкаванню гарадскіх лясцоў. Вышэйпамяняныя зоны масавага адпачынку на вадасховішчах пастаянна патрабуюць увагі і рэгулярных грамадскіх уплываў — на планавы мантаж старога і ўстаноўку новага пляжнага абсталявання, рамонт і будаўніцтва пад'язных дарог з цвёрдым пакрыццём, будаўніцтва новых аўтастаянак, рэканструкцыю зонаў адпачынку. Рашэнне Мінгарвыканкама «Аб зацвярджэнні мерапрыемстваў па развіцці УП «Мінская лясаркавая гаспадарка» на 2007—2010 гады» прадугледжвае выдаткаванне сродкаў на рэканструкцыю зонаў адпачынку — той жа мантаж і дэмантаж пляжнага абсталявання, уладкаванне дзіцячых пляцовак, месцаў для адпачынку, будаўніцтва грамадскіх туалетаў, на ўпарадкаванне тэрыторый, якія знаходзяцца пад асаблівай аховай, напрыклад, заказнікаў, а таксама на рамонт пад'



1

Віншаванне ад дырэктара УП «Мінская лясаркавая гаспадарка» Георгія КУРЫЛОВІЧА:

— Шаноўнае спадарства! Шчыра віную ўсіх работнікаў лесу — самаадданых, улюбёных у сваю справу людзей, з прафесійным святкам! Хочацца спадзявацца, што наша нялёгкая праца дазволіць беларускім лясам і лясаркам — «лёгіям» нашых гарадоў і ў цэлым краіны — заўсёды заставацца прыгожымі і здаровымі. Жадаю работнікам лесу поспехаў у рабоце, намхнення ва ўсіх пачыненнях, добрага настрою!

язных дарог і аўтастаянак у зонах адпачынку. — Паколькі досыць вялікая колькасць людзей, што наведваюць нашы лясцы, пакідаюць пасля сябе невялікую колькасць смецця, значыць, запатрабаваў і служба па абслугоўванні гарадскіх лясцоў, зонаў адпачынку і мінскай кальцавай аўтадарогі, — кажа начальнік аддзела лясной гаспадаркі УП «Мінская лясаркавая гаспадарка» Андрэй ГАМОЛКА. — З 2004 года арганізаваны рэгулярны вывоз бытавых адходаў ад савадочных таварыстваў і дачных кааператываў.

Дзеля забяспячэння правапарадку на тэрыторыі ляснога фонду, ажыццяўлення мераў па папярэджанні лясных пажараў і ліквідацыі, прадукцыйнага выпадку браканьерства, забруджвання лясцоў будаўніцтвам і бытавым смеццем створана служба аховы дзяржаўнага фонду. Гэта служба праводзіць значную работу па ахове лясных зямель, аднак варта разумець, наколькі гэта няпростое. Усё ж такі ў зоне дзейнасці лясаркава-вытворчага прадпрыемства, размешчана каля 250 прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, звыш 130 савадочных таварыстваў, 67 устаноў адпачынку, аздаўлення і лячэння, звыш 20 буйных населеных пунктаў Мінскага раёна, а таксама 174 кіламетры аўтадарог. Раскіданасць гаспадаркі змаруджае і абцяжарвае работу леснікоў.

Той факт, што лясныя масівы знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да Мінска, абумовілі і запатрабавалі стварэння спецыяльнай мабільнай рэйдавай групы, якая не толькі адсочвае самыя розныя паршэнні, але і аператыўна выяўляе ачагі ўзгарання, прымае тэрміновыя меры па іх тушэнні. Дарэчы, зараз у Ждановіцкім і Бараўлянскім лясніцтвах устаноўлены пажарна-назіральныя вышы. Аднак ужо налета для больш



2



3



4



5

аператыўнага выяўлення лясных і тарфяных узгаранняў падобныя вышы будуць узведзены ў Каледзішчанскім, Астрэйшчэгагародцкім і Ратамскім лясніцтвах... Сёлета за паршэнні прыродаахоўнага, зямельнага і ляснога законодаўства складзена 35 пратаколаў аб адміністрацыйных паршэннях, 52 акты аб выяўленні супрацьпраўных дзеянняў, каля 350 актаў-прадпісанняў аб ліквідацыі паршэнняў, узбуджана адна крымінальная справа па факце незаконнай высеўкі дрэў. УП «Мінская лясаркавая гаспадарка» робіць шэраг крокаў і для павелічэння прыбытку ад розных відаў дзейнасці. Так, для павелічэння аб'ёму перапрацоўкі драўніны ў гэтым годзе ўстаноўліваецца лінія па перапрацоўцы драўнінава-апрацаванай драўніны, што дазволіць атрымаць у выніку каля 1,5 тысячы м³ піламатэрыялаў на суму 200 мільёнаў рублёў. У бліжэйшыя два гады будзе ажыццяўляцца і будаўніцтва новага



2



3



4



5

сцях па перапрацоўцы драўніны. Для гэтай мэты падабраны ўчастак у раёне вёскі Прылепсе.

Матэрыял падрыхтавалі Святлана БАРЫСЕНКА, Вераніка ХІЛЬКЕВІЧ, Фота Марыі ЖЫЛІНСКІЯ і з архіва прадпрыемства. УНП 100364025

На здымках: 1. Дырэктар УП «Мінская лясаркавая гаспадарка» Георгій КУРЫЛОВІЧ. 2, 3, 4. Дзеля ўладкавання месцаў масавага адпачынку мінчан УП «Мінская лясаркавая гаспадарка» вырабляе і ўстаноўлівае ў лясным фондзе малыя архітэктурныя формы — альтанкі і навесы, а таксама лясную мэблю — сталы, крэсы і лавы. 5. Так цяпер выглядае месца адпачынку ў раёне Цянскага вадасховішча.

На свае галечы

МАГІЯ БЕЛАРУСКАГА СТРОЮ

Гэта было ў тыя самыя спякотныя за ўсё лета дні на пачатку жніўня, якія, мабыць, яшчэ ўсе памятаюць. Для камандзіроўкі ў Моталь на фестываль ежы я дастала танючкія льяныя шорты, якія купіла ўвесну, але да таго дня яшчэ так і не апранала, і мяркуючы па надвор'ю, гэта быў адзіны дзень іх шанца.

Аднак у Моталі я адразу зразумела, што памылілася. У самабытнай, з захаванымі жывымі традыцыямі буйной вёскі я адчувала сябе ў шортах так, нібы зайшла ў дарагі рэстаран у купальным касцюме. Таму адразу стала шукаць на святочным кірмашы спадніцу, і хацелася не аб'якую, а традыцыйную, бо ў такіх тут былі ўсе жанчыны і дзяўчаты, якія прадавалі альбо прадстаўлялі свае вырабы. Аднак у нават ледзь не распрэнула, яна паабціла, што можа і прадаць сваю вяртатку, але толькі ўжо пасля кірмашу. За камплект з хусткай, але без гарэста яна папрасіла 150 тысяч беларускіх рублёў. Такіх грошай у мяне не было і я разгубілася. Каб сушыцца, купіла вытканы ў зубы ручнік работы Ганны Сцяпанавы Чыгліцовай, 1932 года нараджэння, з вёскі Дружыльчыцы Іванаўскага раёна, за 25 беларускіх тысяч. Ручнік гадоў 50—60-х мінулага стагоддзя, і тым яшчэ больш каштоўны. Яшчэ купіла вялікую, у ахварт, плешеную з лазы фрунтуіцу за 20 тысяч у майстра Сяргея Міхальчука з вёскі Гнеўчыцы. І, нарэшце, натрапіла на строй, які кабета пагадзілася зняць з манекена.

За льяную спадніцу з фартушком яна прасіла 50 тысяч. Столькі ж за чырвоны, з калочай воўны андарак, таксама з фартушком. Разам гэтыя належалі 84-гадовай Сцефанізе Сцяпанавне Цярлецкай з вёскі Маладава.

Грошай у мяне ўжо і на адно з гэтага не хапала. Выручыла Святлана КОНЧЫЦ, адна з аўтары праграмы падтрымкі аграрызму Беларапрамбанка.

— Купляйце, — кажа, — я вам грошы пазычу. — А вам такі строй патрэбны, бо вы пішаце пра аграрызм. Я адразу ўгадала, як на лютэйскім канферэнцыі, якую ладзіў банк, Волга МАХАНЕНКА, гаспадыня сядзібы ў Старым Лепелі, выйшла з дакдамам у народным строі, і якім неабходным дэлегантам не гэта было да строгіх касцюмаў банкаўскіх і міністэрскіх работнікаў. Адносна сябе я, праўда, не была ўдзялена, што строй, якому, калі прыглядацца, больш за паўвека, а можа і каля ста гадоў, буду выкарыстоўваць у сваёй працы. Мне ж не сябе трэба паказваць, а людзей бачыць і выслухоўваць. Пры-



У калідорах рэдакцыі мой беларускі строй выклікаў вялікую цікавасць. Адзін наш халасты супрацоўнік нават спытаў: «Вольга, ты замуж выйдзіш?». Аднак спецыялісты заўважылі, што сарочка мая хоць і святочная, але не вясельная. А вось ніколі арнамента на падло мэрканіцы раззішліся. Нехта лічыць яго выпадковай вышыўкай, а нехта магчымы знакам-аб'яргам. У наступных нумарах плануем больш падрабязна расказаць пра асаблівасці беларускага арнамента і строю.



няе, — сапраўднае, немагчыма будзе купіць увогуле. Гэта ж найкаштоўнейшыя скарбы! Кожная рэч — аўтарская, непатаўторная, рукамі зробленая ад ільнянага насення, кінута ў зямлю, да вышыўкі! Дарэчы моладуўскі андарак з фартушком і сарочкай уліч яшчэ мяне ў той жа кабыты малады хлопчык за 90 беларускіх тысяч. А амерыканскі студэнт Эд О'Браян, які праходзіў практыку ў прадстаўніцтве ААН у Беларусі, набыў на фазе ручнік, які быў вытканы на яго вачах, за 25 тысяч, яшчэ саматканны абрус за 80 долараў і вельмі танна — вязаныя грыбчочкі, за 5 беларускіх тысяч. Пасцілкі, дарэчы, былі размешчаны ўмоўна, як і саламяныя капелюшкі па 10 тысяч рублёў.

— Трэба толькі надпіс «Mantapa» адраваць, — з гонарам круціў такі капляшый кандыдэт гістарычных навук, спецыяліст па традыцыйнай беларускай кухні Тэдэвуш НАВАГРАДСКІ. — Ён вельмі зручны, у ім ніякай спякота не страшня.

— Пойты на беларускі традыцыйны касцюм апошнім часам расце, — паведаміла мне загадчыца фірмовай кравы «Купалінік» у Мінску Тамара ТАПЧУК. — Асабліва на яго элементы. Бо цалкам камплект — задавальненне даволі дарагое: ад 800 тысяч да паўтара мільёна. Усё залежыць, ад таго, з якой тканіны зроблены, колькі ручнай працы закладзена і наколькі складаны ён мае элементы. Таму касцюм купляюць радзей, звычайна, на нейкую ўрачыстую, асабліва тыя людзі, якія маюць

свой уласны дом і збіраюцца сустракаць у ім гасцей. Часцей купляюць сарочкі і блузы, вялікай папулярнасцю карыстаюцца мужчынскія сарочкі, якія каштуюць ад 80 да 500 тысяч. Купляюць як беларусы, так і замежныя турысты, даволі часта — расіяне.

— Апошнім часам сталі часцей паступаць індывідуальныя заказы на вясельныя традыцыйныя строі, — расказала дырэктар унітарнага навукова-вытворчага прадпрыемства беларускіх народных рамёстваў «Скарбіцы» Ірына СІНЦА. — Як правіла такія заказы робяць дзяўчаты, якія выходзяць замуж за мяжой. Над кожным касцюмам у нас працуе творчая група. Спачатку мастак падбірае метадычную літаратуру. У нас вельмі багаты фонд, які збіраўся на працягу дзесяцігоддзяў, да таго ж мы супрацоўнічаем з Інстытутам мастацтвазнаўства Акадэміі навук. На аснове сабранага матэрыялу канструктар прапрацоўвае касцюм, яго дэталі, асаблівасці. Напрыклад, для Гродзеншчыны характэрна сціплы аздабленне, на Гомельшчыне строй вельмі яркавы. Потым да справы падключаецца тэхнолаг, за ім — вышыўальніца, кравец, і нарэшце, швачка. Прычым тэхнолаг і канструктар суправаджаюць увесь вытворчы працэс. Стварэннем касцюмаў у нас займаюцца 25 чалавек, сярод якіх 4 мадэльеры і тры мастакі, выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтваў і Віцебскага тэхналагічнага ўніверсітэта. За месяц мы вырабляем 50—70 касцюмаў. Акрамя індывідуальных заказаў, выконваем масавыя, тыражныя вырабы, шыем для аддзелаў культуры, аддзелаў адукацыі, Даму рамястваў, замежных арганізацый, па дзяржаўных рэканструкцыйных касцюмаў для экспанавання ў музеях і на выставках.

— Той, хто хоць бы аднойчы дачытаў да традыцыі, не можа застацца аб'якавым, традыцыя ўваходзіць у жыве гэтага чалавека, — упушчана начальнік навукова-метадычнага лабараторыі мастацтвазнаўства «Скарбіцы» Алена ЖУКОВА. — Я сама заказала сабе стыльваную сумку, каб пайсці на вяселле. Між іншым, вяселле беларускамоўнае. І я зрабіла ў той сумцы проста фурур! Сёння людзі пачынаюць разумець, што традыцыйнае адзенне — не проста надзвычайна камфортнае, унікальнае, прыгожае, зручнае, эксклюзіўнае і, між іншым, актуальнае. Асабліва беларускага строю ў тым, што яго канструкцыя настолькі дасканалая, у ім няма нічога лішняга, а ўсе элементы настолькі матываваныя, што ўсё гэта можна націць цяпер, а калі апрануць паасобку, нішто не здагадаецца, што гэта налісто гадоў таму. Нездарма ў нас робяць заказы Нацыянальнага школы прыгажосці. Мы надаюць прэзентавагі музейна-народнай творчасці мастацтвы строй, жакеці ў якім з задавальненнем апранула б любая сучасная модніца. Аднак сёння традыцыйнае беларускае адзенне — гэта ўжо элітарная рэч, якую можа мець у сваім гардэробе далёка не кожны чалавек.

Я з любоўю памыла і адрабавала набывы ў Моталі строй. Захапіла і павесіла як самую каштоўную рэч у сваёй шафе. Праз некалькі гадоў ён будзе як па мерцы даччы. Я думаю, на яе вяселле гэта будзе адным з самых дарагіх падарункаў.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

ВЫПІСАЙЦЕ «ЗВЯЗДУ» НА ІV КВАРТАЛ 2008 ГОДА З БЯСПЛАТНЫМІ УКЛАДКАМІ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ	СВАЯ СПРАВА	ЖЫЁАНДОЛЯ
ЧЫРВОНЫЯ	КУПІ ЛЕПШЕ!	Краіна здарова
ТАВАРЫ	ТАСЛУТ	ЦЭНЫ

ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ	63850	9200 рублёў на месяц 27600 рублёў на квартал
ДЛЯ ВЕТАРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	63145	8700 рублёў на месяц 26100 рублёў на квартал
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ	63858	14700 рублёў на месяц 44100 рублёў на квартал
ВЕДАМАСНАЯ ПАПІСКА ДЛЯ УСТАНОВ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДОРОВ'Я	63239	13400 рублёў на месяц 40200 рублёў на квартал
ПАПІСКА «ДА ЗАПАТРАБАВАННЯ» (праз кіёскі Мінгарсаюздруку)		
ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ	63850	7700 рублёў на месяц 23100 рублёў на квартал
ДЛЯ ВЕТАРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	63145	7230 рублёў на месяц 21690 рублёў на квартал
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ	63858	10330 рублёў на месяц 30960 рублёў на квартал
ВЕДАМАСНАЯ ПАПІСКА ДЛЯ УСТАНОВ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДОРОВ'Я	63239	9760 рублёў на месяц 29280 рублёў на квартал

— Сяргей Уладзіміравіч, калі характарызаваць вашу ўстанову, яе адметнасці, што б вы ў першую чаргу адзначылі?

— Бадай, тое, што ўладанні лясгаса знаходзяцца на тэрыторыі трох тэрытарыяльна-адміністрацыйных раёнаў: Рачыцкага, Калінкавіцкага і Светлагорскага. Плошчы ўнішальныя — каля дзевяноста тысяч гектараў.

— А якая яго структура?

— Дзесць лясніцтваў: Узнажскае, Дуброўскае, Зеленацкае, Навінкаўскае, Бабіцкае, Ліскоўскае, Нахаўскае, Васілевіцкае, Караваціцкае і Міканавіцкае. Пяць лясных гадаваліняў, дваццацца аднаўскага, дравапрацоўчы і рамонтна-механічны цэх і лесаспаліўная гаспадарка. Спецыфічна лясгаса з'яўляецца тое, што ў нас пераважае лісьцевая парода дрэў. Калі сасна займае 30-45% тэрыторыі, дуб, бяроза, вольха, чорная, дуб і асіна дэкавада 23 213, 12 841, 8241 і 908. У суседніх лясгасах раскладка іншая. Вольха, як вядома, расце ў нізкіх і балочных месцах, а яна цяжкадаступная ў нарыхтоўцы. Каб выраць яе адтуль, патрабуецца шмат затрат. Работы з ёй сезонныя.

— Некалькі разоў давалася мне быць у Гомельскім дрэвапрацоўчым аб'яднанні. Там казалі, што вольга — каштоўны матэрыял для вырабы мабіль, якіх цэніцца і карыстаецца попытка ў спампуючай.

— Гэта сапраўды так. Яна лічыцца беларускім «чырвоным дрэвам», а дакладней, яе драўніна. Кошт аднаго яе кубаметра, рэалізаванай на біржы, складае каля ста тысяч рублёў.

— Вы казалі, што ў вас пяць гадаваліняў. Значыць, самі нарыхтоўваеце для сябе насены матэрыял і ідзе не набываеце? Лёгася быць у Калінкавіцкім лясгасе, і дырэктар яго паказваў базісны гадаваліня, насены матэрыял дрэў якога прадаецца іншым лясным гаспадаркам. А як у вас?

гаса, дык там сапраўды ёсць базісны гадаваліня. Пад яго выдзелена пэўная плошча, тэхніка, персанал. Там праводзіцца набор усіх неабходных мерапрыемстваў для атрымання палепшанага насення сасны звычайнай. Калі яго ў нас неадстаткова, мы куліем там і высяваем. А лютым з пасаджанага матэрыялу ствараем культуру.

— Калі ўжо зайшла аб гэтым гаворка, то трэба тут прыгадаць пра рэспубліканскую добраахвотную акцыю «Тыдзень лесу-2008», якую ў красавіку арганізавала Міністэрства лясной гаспадаркі і якая праходзіла пад дэвізам «Нювыя лясны — нашчадкам у спадчыну». Як яна прайшла ў вас?

— Лесу, што добра. Як вядома, кожны год у нашай краіне праводзіцца Дзень лесу. Традыцыя была такая. А тут — Тыдзень лесу. Вельмі карыснае мерапрыемства, у якога — будучыня. Мэта яго — не толькі пасадка лесу, ды і адукацыя насення тэрыторыі, ачышчэнне ад смеццявага звалішча і г.д., але і выхаванне ў людзей паважы да дрэва, прывічанні ім, асабліва моладзі, паважы прыгожага. Да акцыі мы добра падрыхтаваліся, для чаго забяспечылі яе ўдзяльнасцю пасаджаным

«НАШ КАЛЕКТЫ» ПРЫМНАЖАЕ ПРАЦОЎНЫЯ ЗДАБЫТКІ»

Сяргей ШАУГЕНЯ:

Прадстаўляем суразмоўцу

Нарадзіўся ў гарадскім пасёлку Тураў Жыткавіцкага раёна ў сямі настаяніку, але дзіцячыя гады прайшлі ў вёсцы Глыбаў, куды перавялі на работу яго бацькоў. Там ён закончыў сярэдняю школу і паступіў у тэхналагічны ўніверсітэт, дзе атрымаў вышэйшую адукацыю. У 2005 годзе некалькі месяцаў працаваў на пасадзе інжынера-лесопатолога Рачыцкага даследнага лясгаса, пасля чаго быў прызначаны на службу ў армію. Наступныя яго пасады — у тым жа прадпрыемстве: інжынер па перапрацоўцы драўніны, інжынер па знешнекананічнай дзейнасці, галоўны інжынер. У 2004 годзе быў прызначаны дырэктарам дзяржаўнага лясгаспадарчай установы «Васілевіцкі лясгас». З'яўляецца адным з маладых кіраўнікоў падобных прадпрыемстваў рэспублікі.



Дырэктар лясгаса Сяргей ШАУГЕНЯ

Дзяржаўная лясгаспадарчая ўстанова «Васілевіцкі лясгас» 247550 Гомельская вобласць, Рачыцкі раён, г. Васілевічы, вул. Васевіцкая, 324 Тэл./факс 2 47 50

матэрыялам, неабходным рыштункам для работ. Я не кажу ўжо, што самадэдня працаваў на калектыве лясгасаў, бо гэта зразумела, але вось аб тым, што на работу выйшла больш за сто чалавек з іншых калектываў горада, напрыклад, адрытага акцыянернага таварыства «Элітмаркет», дзіцячага садка, дзвюх школ Васілевічаў, Бабіцкай і Караваціцкай і г.д., заслугае асобных слоў. На Тыдні лесу добра напярцавалі і былыя дырэктары лясгаса Уладзімір Міхайлавіч Пыр-ко (зараз ён старшыня гарадскога Са-

— Лесааднаўленне, вядома ж, — адна з самых галоўных задач нашага калектыву, гэтак жа, як і іншыя аналагічныя ўстаноў. Але ж, як бачна, ёсць і такі бок справы, які перапрацоўка драўніны, продаж яе. Што ў гэтых адносінах можа сказаць?

— Усё правільна, ёсць гэта. Мы не адмовіліся ад лесаспалівання, перапрацоўваем драўніну, хоць з эканамічнага пункту гледжання ад гэтага няма той выгоды, як скажам, ад продажу драўніны ў круглым выглядзе.

Выкананне асноўных мэтавых і галоўных паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця за восем месяцаў 2008 года

Паказчыкі	План	Факт	Працэнт выкан.
Матэрыялы паказчыкі			
Лесааднаўленне і лесарэзідэнне ў лясным фондзе, га	197	197	100
У тым ліку пасеву і пасадка	194	194	100
Рэканструкцыя малакаштоўных лясных насаджанніў лесакультурнымі метадамі ў агульным аб'ёме пасеву і пасадкі лесу, га	25	31	124
Стварэнне лясных культур селекцыйным пасяўным і пасадным матэрыялам у агульным аб'ёме пасеву і пасадкі лесу, га	18	18	100
Высечкі дгляду ў маладняках, га	619	638	107,1
Высечкі дгляду лесу (ліквіднага драўніна) тыс. куб. м	17,3	19,4	112,1
Галоўныя паказчыкі			
Высечкі прамежкавага карыстання, ліквіднага драўніна — усюго, тыс. куб. м	39,7	41	103,3
Аб'ём асваення разліковай лесасеці %	48,6	59,7	122,8
Стварэнне лясных культур швэдыскага парод у агульным аб'ёме пасеву і пасадкі, уключаючы лесарэзідэнцыю, га	68	76	111,8
Аб'ём нарыхтоўкі драўніны — усюго, тыс. куб. м (высечкі прамежкавага карыстання і іншыя высечкі)	40,6	42,8	105,4
Усёго пастанупленняў ад паліўнага-гаспадарчай дзейнасці, тыс. руб.	8000	10972	137,2
Усёго прыбыткаў ад старонняга карыстання, млн руб.	0,6	0,6	100
Выручка ад рэалізацыі тавараў, прадукцыі, работ, паслуг, млн руб.	2771	2819	101,7
Рэнтабельнасць рэалізаванай прадукцыі, работ, паслуг, %	17,2	31,1	180,9
Усёго пастанупленняў ад лесгаспадарчай дзейнасці, млн руб.	17,9	21,5	119,3
Іншыя паказчыкі			
Таварная прадукцыя ў супастаўных цэнах, млн руб.	1972	2045	103,7
Прадукцыйнасць працы, млн руб.	17,9	21,5	119,3
Чысты прыбытак, млн руб.	227	417	183,7
Сярэднямесячная заробатная плата, тыс. руб.	747,7	752,7	100,7
У тым ліку па лесгаспадарчай дзейнасці, тыс. руб.	747,7	760,4	101,7
па прамысловай дзейнасці, тыс. руб.	747,7	731,0	97,8



Ідзе адргузка лесу.



Добра ведае трактарыст Эдуард ЛОБЕВАЎ.



Раскрыжоўка лесу на ніжнім складзе.

вета) і Сяргей Данілавіч Данілюч. Што было зроблена тады? Хвойнікі пародамі і бярозой былі засаджана 32 гектары новых плошчаў, а гэта звыш дзвюх тысяч дрэў. На дзевяці гектарах была зроблена іх пасадка. З'явіліся чатыры новыя месцы адпачынку з альтанкамі каля вадаёмаў, і некалькі іх было абноўлена на аўтагаспадарку, якія праходзіць праз ляс. Ва ўсіх ляснішчах разбілі кветнікі, клумбы, а калі адміністрацыйнага будынка лясгаса пасадзілі 180 вільняў, якія закупілі ў адной з сельгаспадарчых арганізацый Гомельскага раёна. Ад захламленасці і бытавога смецця ачышчалі прыдарожную лясную палосу. Выканана і іншая работа.

— У нас гадаваліні ў розных ляснішчах, і задзечаныя яны ў вырошчванні пасаджанага матэрыялу хвойных і лісьцевых парод. Насенне мы адрпаўляем у лясанасенным цэнтры, у Мінску ён знаходзіцца. Там яго правяраюць на заражанасць і даюць рэкамендацыі па апрацоўцы, што мы і робім. А лютым высеем на дзелянках.

— У тым ліку і вольга? Дык гэта ж такая культура, што сама вырастае жмака.

— Дык і дуб сам можа вырасці. Ды толькі справа ў іншым. Драўно кажацца, што тыя дрэвы, якія вырастаюць з насення, да моманту яго выкарыстання маюць куды больш якасны характарыстыкі. А што да Калінкавіцкага ляс-

Ёсць пытанне

Дзень без... скаргаў на жыццё?

Пяньдзелька 22 верасня ў Беларусі абвешчана Днём без аўтамабіля. Падобная акцыя, ініцыяваная Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, транспарту і камунікацый, жыллява-камунальнай гаспадаркі, інтэлектуальнага і культурнага спадарожна і Мінскага гарадскім выканаўчым камітэтам, пройдзе ў нашай краіне ўпершыню. Але, яна спадзяюцца арганізатары, здолее прыцягнуць ува-

разумою? Але апошнія паўгода я лаводжу сябе настолькі ціннаціла, што не адмаўляюся б ні ад чаго — ні ад курэння, ні ад алкаголю. На шкодных звычкі проста нестае. А на роздум аб тым, ад чаго б адмовіцца — таксама. Кожны дзень проста перапоўнены цікавымі сутрачынамі, ідэямі, працай, і ўвечар я прачкуюча ў галаве падзеі і адчуваю задавальненне ад зробленага. Таму, на маю думку, калі ў кожнага чалавека пастаянна будзе чым заняцца, не трэба будзе ні ад чаго адмаўляцца.

мон... Так што мая прапанова была б — правесці «Дзень без мабільнікаў». Гэта дазволіла б не толькі больш сканцаваліцца на справе, якой ты ў гэты дзень займаешся, але і нагадаваць, што цэлыя чалавечы адносіны не павінны залежаць ад працягласці размовы ці тарыфаў сатавай сувязі.

Юрый Салавей, інжынер-канструктар аднаго са сталічных прадпрыемстваў: — Лічу, толькі карысць прыносе, калі адмовіцца ад тэлевізара. Я вось ужо два гады жыў без яго і ніколі не шкадую, толькі атрымліваю задавальненне. У такім кроку мновства плюсоў. Для пачатку — і электрычнасць эканоміш, і свой уласны час. Не трэба адмаўляцца ад сутрачыні з сябрамі, каб бегчы дадому, «прыліпчы» да экрану і паглядзець свой лічбавы серыял. Калі вельмі трэба, яго можна знайсці на DVD і паглядзець на кам'ютары. Не псуеш сабе настрой рэкламай, не залежаш ад распаўсюду выпуску навін — іх заўжды можна атрымаць з іншых крыніц. Зрок беражэш, нарэшце!

Гэтаж пытанне мы задалі сваім чытачам і на сайце «Звязда» — www.zviazda.by. Тут меркаванні скалілі наступным чынам: — усёго 2 чалавекі падтрымалі ідэю адмовы ад выкарыстання кам'ютараў, мабільных тэлефонаў, тэлевізараў — і павярнуцца ад тэхнікі тавар да людзей; — тварам б чалавек прагаласавалі за адмову ад курэння (нагадаем, 31 мая штогод праводзіцца Сусветны дзень без тютюну, абвешчаны яшчэ ў 1988 годзе Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя), а таксама ад ужывання свецкіх чужога жыцця. Прычым часта крычаў у трубку не пахлылі людзі, у якіх у сілу ўзросту могуць быць праблемы са слыхам, а моладзь, дзеці. Ад гэтых «тэлефонных разборак» псіхалагічна вельмі стамляюцца, і на работу часам прыходзіць ужо вычунта, бы лі-



Каб такія пробкі не сталі пастаянным «прыгожаннем» дарог, аўтамабілістам прапануюць на дзень пакінуць асабісты транспарт дома

Галіна Мартыненка, супрацоўніца банка:

— Вельмі раздражняе, калі людзі паўсюды размаўляюць па мабільных тэлефонах, прычым вельмі гучна — так, што, напрыклад, у чарзе ў магазіне, бачу ці ў паліклініцы ўсё міжволі становіцца сведкамі чужога жыцця. Прычым часта крычаў у трубку не пахлылі людзі, у якіх у сілу ўзросту могуць быць праблемы са слыхам, а моладзь, дзеці. Ад гэтых «тэлефонных разборак» псіхалагічна вельмі стамляюцца, і на работу часам прыходзіць ужо вычунта, бы лі-

— Я прапанаваў бы хоць на дзень адмовіцца ад рэкламы, асабліва на тэлебачанні. Разумею, што медыйныя босы тут жа накінулі на гэту ідэю — маўляў, эканамічна гэта цэпка, стратна і г.д. Але вы толькі ўвядзі, які б гэты бы падарунак для ўсіх глядачоў! Уключоўце, скажам, любімыя фільмы ці глядзіш футбольны матч — і глядзі яго цалкам, без пералпынку кожнага паўгадзіны на 10-хвілінную рэкламную паўзу. Як думаеце, рэальна калі-небудзь дачакацца такога Дня без рэкламы?

Аляксандра Рогач, PR-менеждар кампаніі WestRecords:

— Калі гаварыць асабіста пра мяне, то павінна быць матывацыя — дзеля якой маты штосці рабіць ці не рабіць. Трэба знайсці тое, што мне перашкаджае, і без чаго жыццё палепшыцца, правільна я



П'ер Даніноў, французскі пісьменнік.

...і без штаноў

Ад чаго толькі не адмаўляюцца ў свеце! 21 сакавіка бягучага года, напрыклад, карыстальнікі Жывога часопіса правялі акцыю працягу супраць агрэсіўнай рэкламы ад новых уладальнікаў інтэрнэт-сэрвісу — дзень без кантэнту, альбо дзень без запісу ў дзёнік. І хоць акцыя падтрымалі толькі 15 працэнтаў уладальнікаў інтэрнэт-дзёнікаў, паўны ўплыў на далейшыя падзеі яна аказала.

У Аўстрыі некалькі гадоў таму былі афіцыйна абвешчаны Дзень без дыет і 6 мая. Ідэю правесці яго прапанавала прадстаўніца арганізацыі хрысціянскай асацыяцыі маладых жанчын Шэнан Рэн, якая адзначыла: «Занадта многа дзячэнт не ўмеюць прымаць і любіць свёла цалкам, якое яно ёсць, і скачуць з дыеты на дыету, наносячы шкоду сваёму здароўю. Раз на год можна і з'есці кавалачок торта, стоначы эмоцыі ад саподкага не менш карыснага, чым нават самая выніковая дыета».

А 7 мая ў ЗША праходзіць зусім ужо незвычайная акцыя — Дзень без штаноў. Што адметна, акцыю гэту падтрымліваюць многія мадэльеры (пад заклікам «модло староэтапы і ўніформу»), а таксама медыкі, якія сцвярджаюць, што туга заціягнутыя рэмень, штаны ў абыццку, з заніжанай таліяй і некаторыя іншыя модныя тэндэнцыі наносяць шкоду здароўю як мужчын, так і жанчын. Хочаце зберагчы ў парадку сусветныя капсулы, спіныя лязванкі, органы брушнай поласці, рэпрадукцыйную функцыю, імунную сістэму, у рэшце рэшт? Тады часцей знаходзьце альтэрнатыву няхай сабе і зручным, але небяспечным штанам — асабліва джынсам.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

— Сумна бачыць, як басмыя расквітаюцца грашмамі, і ўсведмаляць, што ты не можаш ім дапамагчы».

П'ер Даніноў, французскі пісьменнік.

СВІРАНЕ

Свіран (клець, гумно, тока, восец, асеч, ёўня, сушні) сельскагаспадарчая пабудова, прызначаная для захавання жыта, сушкі і малачэўна збожжавых культур. У рытуальна-магічнай практыцы ўсходніх славян сімвалізаваў ураджайнасць і пладавітасць. «Поўна клець» ці «Свіране» — выразы, якія азначаюць дабрабыт, прыбытак у гаспадарцы.

- Каб забавіць свой ураджай, свіран, гумно і іншыя пабудовы на падворку апрыбрывалі святой вадою, пасыпалі Чавырговатай соллю, утылі каб пад дахам асвечаныя галіны вярбы, малаўяла на Хрышчэнне мелам крыжы і г.д.
- Паўсюдна быў вядомы звычай апошні сноп («баруду» ці «здеда») захоўваць у свіране.
- Для ўдалай малачэўна па кутах токі ўтылілі некалькі каласоў жыта.
- У некаторых рэгіёнах на Ражство было прынята адчыняць дзверы свірана, каб на наступны год жытэ з ураджаем.
- Усходнія славяне на першую шлюбную ноч спалі маладым ложка на гумне, каб сумесна жыццё было добрым, нарадзіліся здаровыя дзеці і г.д.
- У натопленым свіране народныя лекары пры дапамозе магічных дзеянняў лячылі шматлікія хваробы, напрыклад, радыкуліт, ліхаманку, болі ў паясніцы і г.д. У замках, калі зварталіся да свірана, прасілі забраць хваробы і немцы.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

БЕСЕДНЫЯ ПЕСНІ БЕЛАРУСАЧКА

Колькі папачуць выклікае песня «Беларусачка» Алены Ставера і Юрыя Семянкі! Мы і гучыць яна на беседе па-рознаму. Часам з нотамі самоты, з влікімі спадзяваннямі на ўзаемны, на вернасць. Спяваючы і гарзельна, па-ноўка атпымістычна, тэмперэментна. Але часцей выконваецца пашчона, з адчуваннем романтичнай захаванасці. І тады папачуваць напоенасцю «Беларусачка» нагадавае песню «Толькі з табой» Адама Русака і Іска Лубяна, якая была вельмі папулярная ў сярэдзіне мінулага стагоддзя.

Верш Алены Ставера
Я гляджу на твае косы русыя —
Не магу паглядзець ніяк,
Беларусачка, беларусачка,
Дарагая сяброўка мая.
У краях невядомых, нязведаных,
Буду ў радасці я ці ў журбе.

Музыка Юрыя Семянкі
Беларусачка, беларусачка,
Не забуду ніколі цябе.
Я вярнуся к табе, сінявокая,
Калі ў кветкі адзеняцца край,
Беларусачка, беларусачка,
Ты хоць зраду мяне ўспамінай.

Падтрымалі Міхась ШАВЫРКІН.

Усімнімса!

— Цікава, куды гэта Вас сабраўся такі прыбраўся? — Ноті памачы. — Чаму гэта? — Папачуваць ж у яго на трыцін паверож дае. — Дык колькі гадоў у яе ходзіць, і нічога. — А ў яе муча сёння кароткі дзень на рабоце, а Васка не ведае... — Лепшы спосаб адрозніць ядомы пры ад неядомага — гэта яго з'есці.

Сародчына вінуеум Валяціну Яўгенаўну КУДЗІНУ з прыгожай дамай! Жадаем гэтай цудоўнай, жыццерадаснай, неўтамоўнай жанчыне моцнага здароўя, багатага настрою, павагі родных і блізкіх. Няхай у вокны твайго дома заўсёды свеціць сонейка, у сямі будзе лаб і згода, а кожны новы дзень прыносіць радасць.

З павагай калегі і каліжаныкі.

СЕННЯ

Сонца	Усход	Заход	Дзённыя дні
Мінск	6:52	19:13	12:21
Віцебск	6:41	19:03	12:22
Магілёў	6:42	19:03	12:21
Гомель	6:39	18:59	12:20
Гродна	7:07	19:28	12:21
Брэст	7:08	19:28	12:20

Геамагнітныя узрушэнні

Горады	Тэмпература	Абзначэнні
Мінск	+8...+10°C	— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў
Віцебск	+8...+10°C	— невялікія геамагнітныя узрушэнні
Магілёў	+7...+9°C	— слабая геамагнітная бура
Гомель	+7...+9°C	
Брэст	+6...+8°C	
Гродна	+6...+8°C	

...і суседзі

Горады	Тэмпература
Варшава	+8...+11°C
Вільнюс	+10...+12°C
Кіев	+10...+12°C
Масква	+13...+15°C
Рыга	+8...+11°C
С.-Пецярбург	+10...+12°C

20 верасня

1762 год — у Стамбуле (Турцыя) нарадзіўся Ян Рустэм, жыўпісец і педагог. Яго творчасць цесна звязана з мастацкім жыццём тагачаснай Беларусі. У 1796—1832 год член Беларускага мастацкага таварыства, аднаго з першых аўтараў Беларускага мастацкага таварыства, аднаго з першых аўтараў Беларускага мастацкага таварыства, аднаго з першых аўтараў Беларускага мастацкага таварыства.

1934 год — нарадзілася Сафі Ларэн, выдатная італьянская актрыса. Яе ім'я ў перакладзе з грэчаскай азначае «мудрая». Яна і сапраўды ў сваім жыцці паступае мудра, ажыццявіўшы ўсё тое, пра што большасць жанчын толькі марца: бліскаўка кар'ера, удаляе замужжа, часцілае маірыянацыя. Актрыса з'яўляецца таксама аўтарам некалькіх аўтабіяграфічных кніг.

«Сумна бачыць, як басмыя расквітаюцца грашмамі, і ўсведмаляць, што ты не можаш ім дапамагчы».

П'ер Даніноў, французскі пісьменнік.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом Друку».

Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выхадзіць 250 разоў на год. Тыраж 32.407. Індэк 63850. Зак. № 5178. Нумар падпісаны ў 1930.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12